

Прямая лінія ВУХА, ГОРЛА, НОС
Пра тое, якія захворванні пагражаюць нашаму ЛОР-апарату і як з імі змагацца, мы пагаворым на чарговай «прамой лініі». У ёй з'явіцца ўдзел загадчыка дэпартаменту сур'язнага аддзялення РНПЦ «Старына-дэпартамент» Нікі Юр'яна КАСЦЮК і загадчыца фаніятрычнага аддзялення гэтага ж цэнтру Наталлі Сяргееўна КАНОЙКА. «Прямая лінія» адбудзецца **СЕННЯ** 25 лістапада з 14.00 да 15.30 па нумарах 8 (017) 292 38 92 і 292 38 21.

Прямая лінія Якім будзе аграс дапамогі?
Новыя ўмовы атрымання аграднай сацыяльнай дапамогі, падтрымка інвалідаў, а таксама ўсе «пенсійныя пытанні» — гэта стане тэмай «прамой лініі» газеты «Звязда» з удзелам **намесніка міністра працы і сацыяльнай абароны Беларусі Валяціны Вікенцьеўны КАРАЛЁВАЙ**. Такім чынам, увага! Паводле папярэдняй дамоўленасці, наша «прамая лінія» пройдзе **8 снежня з 11 да 12 гадзін** па рэдакцыйным тэлефонах: **(8 017) 292 38 21 і 292 38 92**. Папярэдняе пытанні прымаюцца па нумары **287 17 57**.

WWW.ZVIAZDA.BY — на 12 гадзін раней

Родная газета на роднай мове



25 ЛІСТАПАДА 2009 г.
СERAДА
№ 223
(26581)

Кошт 600 рублёў

ВЫДАЁЦЦА 3 9 ЖНІўНЯ 1917 г.

ЗВЯЗДА

Б Е Л А Р У С К А Я Г А З Е Т А

Аляксандр ЛУКАШЭНКА:

«СМІ НЕ ПАВІННЫ АТРУЧВАЦЬ АДНОСІНЫ ПАМІЖ НАРОДАМІ»

Аляксандр Лукашэнка надае вялікую ролю праводзімай у гэтыя дні ў Мінску сустрэчы кіраўнікоў найбуйнейшых дзяржаўных інфармацыйных агенстваў СНД і лічыць гэта сур'ёзным укладам у развіццё адносінаў дзяржаў постсавецкай прасторы.

«Спадыся, што гэта сустрэча будзе мець хай не глабальны эффект, але стане хаця б маленькім крокам у склейванні, паляпшэнні адносінаў у СНД», — падкрэсліў беларускі лідар. «Я буду ганарыцца, што гэта адбылося на беларускай зямлі», — дадаў Прэзідэнт. Ён нагадаў, што сур'ёзныя рашэнні заўсёды прымаюцца менавіта на беларускай зямлі: «Тут прынята рашэнне аб развале Савецкага Саюза — вельмі неразумнае і бесталковае з майго пункту гледжання, тут утварылася СНД, прымаюцца важныя рашэнні ў рамках Дагавора аб калектыўнай бяспецы». Чакаецца, што 27 лістапада будзе прынята рашэнне аб стварэнні Мытнага саюза Беларусі, Казахстана і Расіі.

«Гэта будзе буйны, гістарычны крок, — адзначыў кіраўнік дзяржавы. — Ведаю, што ёсць жаданне далучыцца і ў іншых дзяржаў». «Хачелася б, каб ваша сустрэча была калі не гістарычнай, то мела б вельмі важнае значэнне. Мы зрабілі добры захад, каб праз вас астатнія СМІ аб'ектыўна, праўдзівых, справядліва ацэнівалі тое, што адбываецца ў нашай дзяржаве, і вы былі добраахвотнымі», — сказаў Аляксандр Лукашэнка, звяртаючыся да прысутных.

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка назваў сустрэчу Прэзідэнта Расіі Дзмітрыя Мядзведзева з беларускімі журналістамі бессэнсоўнай.

«Я нядаўна прагледзеў стэндаграму сустрэчы Прэзідэнта Расіі з беларускімі журналістамі і пераканаўся, што гэта абсалютна бессэнсоўнае мерапрыемства», — адзначыў Аляксандр Лукашэнка. «Гэта, як кажуць, сіметрычны адказ на сустрэчы Лукашэнка з журналістамі Расіі, пры тым, кажуць, апазіцыйнымі журналістамі... Я, праўда, не ведаю, ці былі журналісты, якія прыхілі да нас, апазіцыйнымі — яны прыязджаюць да нас па сто чалавек. Але мы праводзім гэтыя сустрэчы для таго, каб сказаць праўду аб сабе. Расія не ведае, чым жыве Беларусь, таму што асноўныя каналы не асвятляюць сітуацыю, а калі і асвятляюць, то вы ведаеце, як яны гэта робяць. Таму я вымушаны супраціўляцца з журналістамі Расіі», — растлумачыў беларускі лідар. «Калі б наша тэлебачанне хоць некаж было прадастаўлена ў Расіі, можа, тады і патрэбнасць у такіх сустрэчах адсутнічала б», — дадаў ён.

Аляксандр Лукашэнка таксама адзначыў: «Прэзідэнт Расіі запраціў такіх журналістаў, многія з якіх рускага чалавека на дух не пераносяць. Хоць бы паралілі, перш чым прапашаць». «Я так падамуў: навошта? Што гэта сустрэча даць? Мне ўкалоць? Я спакійна да гэтага стаўлюся, таму што ўжо ўколаў халіпа. Раскасаць штосці новае? А што раскажаш, калі кожны дзень мы бачым тэлепрадачу, чытаем газеты: тут Расія прадастаўлена так, як Расія хоць і гэтага. І гляджу: ну, сустрэча атрымалася проста пустая», — падкрэсліў кіраўнік беларускай дзяржавы.

«Вош ёсць прафт сустрэчы. Прачытайце я ўважліва, пра што там гаварылася... Аб Мытным саюзе — дык мы тут нядаўна падрабязна расказалі аб Мытным саюзе, наша грамадства пра гэта ведае. Аб Саюзнай дзяржаве? Мы шчыра і адкрыта больш расказваем, без дыпламатычных розных умоўнасцяў і г.д. Яны нейкія пытанні ўзніклі, якія і так у Беларусі даволі шырока ўжо абмеркаваны, — адзначыў Аляксандр Лукашэнка. — Узнікае пытанне: навошта была гэта сустрэча?»

Прэзідэнт Беларусі пры гэтым падкрэсліў, што ён не бярэцца рабіць вывад, трэба ці не трэба Прэзідэнту Расіі праводзіць такія сустрэчы. «Гэта нармальна, калі Прэзідэнт Расіі, наш лепшы сябар, супраціўляецца з беларускімі журналістамі. Але мне здаецца, для такіх сустрэч павіна быць нейкая аснова, і галоўнае, каб наступныя былі добрымі», — сказаў кіраўнік дзяржавы.

Прэзідэнт лічыць, што адносіны Беларусі і Расіі ацэньваюцца праз прызму іх пачатку расійскай СМІ. «СМІ — гэта сапраўды люстэрка любой дзяржавы і нашых адносінаў. Мы глядзім расійскія каналы, чытаем ІТАР-ТАСС. Бачачы, як асвятляюцца адносіны Беларусі і Расіі, робім з гэтага высновы. Якой Расія хоць бачыць беларускую дзяржаву, як Расія хачела б, каб адбывалася тая або іншая працэсы, як расійскае кіраўніцтва,

крэсліў беларускі лідар. Паводле слоў Прэзідэнта, паколькі Запад у той час не вельмі актыўна ішоў назустрэч Беларусі, наша дзяржава пайшла па іншаму вектары і значна рушыла наперад у інтэграцыі з Расіяй і іншымі краінамі на постсавецкай прасторы. «Не было ў СНД амаль ні адной інтэграцыйнай ініцыятывы, якая зыходзіла б не ад Беларусі», — нагадаў Аляксандр Лукашэнка.

«У саюзе з Расіяй мы правялі рэфэрэндум. Народ тады пераважна большасцю выказаўся «за». На жаль, цяпер менш прыхільнікаў Саюзнай дзяржавы стала з-за вядомых атак на яе, у тым ліку з расійскага боку. Але гэта не смяротна», — адзначыў кіраўнік дзяржавы.

«Такім чынам, атрымаўся пэўны крэн у бок Расіі. Гэта было і аб'ектыўна, і суб'ектыўна абумоўлена (таму што Запад не хацеў з намі размаўляць на тых тэрмінах, якія мы адстойваем: суверэнітэт і неўмяшанне ва ўнутраныя справы)», — адзначыў Прэзідэнт. Аднак з-за пашырэння Еўрасаюзу тавараабарот з ЕС у Беларусі значна павялічыўся і стаў нават на некалькі працэнтаў пераўзыхаць тавараабарот з Расіяй. «Мы што, будзем ігнараваць гэты фактар? Мы не можам гэта ігнараваць», — падкрэсліў Аляксандр Лукашэнка.

Кіраўнік дзяржавы адзначыў, што станаючы факт значную дыверсіфікацыю эканомікі гандлю Беларусі, і перш за ўсё па экспарту. «Бо залежнасць ад адной краіны, няхай нават сваёй, брацкай, — гэта вельмі небяспечна. І нядаўнія падзеі, нафтавыя, газавыя сутыкненні, гандлёвыя войны гэта пацвярджаюць», — растлумачыў Прэзідэнт. Таму, паводле яго слоў, Беларусь вымушана «шукваць шчасце ў тым ліку і ў іншых месцах планеты».

У сувязі з гэтым беларускі лідар адзначыў станаючы вопыт пашырэння эканамічнай прысутнасці Беларусі ў Іране і Венесуэле. «Мы ўжо ў Венесуэле здабылі мільён тон нафты за адзін год, — канстатаваў Аляксандр Лукашэнка. — Усё глядзяць на нас, як на нейкі чуд: аказваецца, беларусы ўмеюць лепш за іншых у свеце здабываць нафту. Умеюць! Таму што мы прыйшлі туды не сварыцца, не «абдзяцца» народ, а працуем, як дамовіліся: на карысць сваёй краіны і на карысць Венесуэлы». «І ўжо сотні мільёнаў долараў мы для сваёй краіны там зарабілі», — дадаў Прэзідэнт.

З Расіяй, на жаль, беларускі бок так і не змог дамовіцца аб праве распрацоўваць на тэрыторыі радовішчы нафты і газу. А ў Венесуэле гэта дамоўленасць была хутка дасягнута. «Мы не супраціў са Злучанымі Штатамі ўсёці дыялог», — падкрэсліў Прэзідэнт. «Але, выбачыце, не трэба на нас націскаць і патрабываць ад нас таго, чаго мы сёння не можам зрабіць». Кіраўнік дзяржавы заявіў, што Беларусь прадаўжае будоўлю доўгай праграмна-палітычнай свабоды знешняй палітыцы. «Ну не дала нам Расія аб'явіць крэдыт. Ён нам быў патрэбны, і мы папралі ў МВФ. Яны прыхілілі, назвалі ўмовы — у нас не было выйсця і давляло выбіраць, таму мы згадзіліся, і яны нам выдзелілі амаль \$3 млрд крэдыт змест тых \$500 млн, якія не выдзеліла Расія», — сказаў Аляксандр Лукашэнка. Ён пры гэтым падкрэсліў, што Беларусь мае намер свята выконваць усё ўмовы па крэдытаванні, таму МВФ ахвотна выдзеліць чарговы транш крэдыту для Беларусі ў найбліжэйшы час. «Мы бярэм грошы не для працягнення, а для таго, каб стварыць «падушку бяспекі», каб папоўніць золатавалютныя рэзервы, каб не абвалілася нацыянальная валюта», — падкрэсліў кіраўнік дзяржавы.

«Таму не трэба мяне дзяўчыць у тым, што я быццам змяняў знешнюю палітычную арыентацыю дзяржавы. Я гатовы сябраваць, супрацоўнічаць, але ў мяне ёсць дзяржава і народ, за якія я адказваю. І я не буду дзейнічаць на шкоду суседзям», — заявіў Прэзідэнт.

Ён звярнуў увагу на бурную, якая ўзнілася ў расійскіх СМІ пасля яго афіцыйнага візиту ва Украіну. «Што тут такога? Беларусь устаўляе добрыя адносіны са сваім найбуйнейшым суседзем. Бо Расія публічна заяўляе аб сваім намере мець добрыя адносіны з Украінай, а чаму Беларусь не можа мець з Украінай нармальныя адносіны?» — задаў пытанне Аляксандр Лукашэнка.

Паводле паведамленняў прэс-службы Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь і БЕЛТА.

СЯБРОўСКАЯ ПАРАДА



Сталічны мікрараён Курасоўшчына.

«Мытны саюз павінен стаць крокам да стварэння адзінай эканамічнай прасторы»

Мытны саюз Беларусі, Расіі і Казахстана павінен стаць крокам да стварэння адзінай эканамічнай прасторы, заявіў Аляксандр Лукашэнка ўчора на сустрэчы з намеснікам генеральнага сакратара ЕўрАЭС, адказным сакратаром камісіі Мытнага саюза Сяргеем Глазьевым.

«Што дзяўчыцца Беларусі, то вы нашу пазіцыю абсалютна ведаеце», — сказаў Прэзідэнт, звяртаючыся да Сяргея Глазьева, дадаўшы пры гэтым, што «некаторыя расійскія СМІ, не разабраўшыся, абвінавочваюць Беларусь, што Лукашэнка задае пытанні: «Трэба ці не трэба?». «Кіраўнік дзяржавы заўсёды павінен задаваць пытанні сваёму ўраду. Што даць нам Мытны саюз? Што мы стравяем, што атрымаем? Але мы ніколі не былі праціўнікамі такой інтэграцыі», — падкрэсліў кіраўнік беларускай дзяржавы.

Больш таго, з адным з удзельнікаў Мытнага саюза Беларусь пайшла значна далей. Са стварэннем Мытнага саюза Аляксандр Лукашэнка звязвае вялікі магчымасці для Беларусі ў эканоміцы.

Разам з тым, Прэзідэнт лічыць, што ў найбліжэйшай перспектыве стварэнне Мытнага саюза нічога не даць Беларусі, «таму што мы ў гэтых умовах ужо жывём з Расіяй, з Казахстанам і нас меншы тавараабарот, але тым не менш». Што дзяўчыцца гандлю з трымаі краінамі, то ў гэтым пытанні таксама не адбудзецца істотных змяненняў. Таму, перакананы Аляксандр Лукашэнка, Мытны саюз павінен стаць крокам да стварэння адзінай эканамічнай прасторы, хоць відываюцца перавагі і ў рамках Мытнага саюза.

У сваю чаргу Сяргей Глазьеў адзначыў, што рашэнне, якое плануецца прыняць 27 лістапада на пасяджэнні Міждзяржаўнага ЕўрАЭС (падпісанне дакументаў аб стварэнні Мытнага саюза). — Заўвага БЕЛТА) пэсавызначальнае, і яго пачнецца фаза практычнай рэалізацыі Мытнага саюза. «На экспертным узроўні ў нас усё прапрацавана: адзіны мытны трыф з усімі абсалютна яго прымянення, адзіная сістэма тарифнага рэгулявання», — расказаў ён. Акрамя таго, да Міждзяржаўнага падрыхтаваны цэлы пакет пагадненняў, якія былі распрацаваны ў 2008 і 2009 гадах.

Намеснік сакратара ЕўрАЭС таксама паведаміў, што з 1 студзеня 2010 года плануецца перайсці на ўніверсальную сістэму натарыфнага рэгулявання. У адпаведнасці з прапановамі беларускага боку будзе абмяркоўвацца магчымасць адмены ўсіх узаемных абмежаванняў ва ўнутраным гандлі да 1 ліпеня наступнага года. Адначасова будзе прапанавана да падпісання план дзяржаў да дагавора аб Мытным кодэксе з разлікам аб увядзенні ў дзеянне гэтага дагавора з 1 ліпеня. «Гэта значыць з 1 ліпеня ў нас пачне працаваць адзіная мытная тэрыторыя», — сказаў Сяргей Глазьеў, дадаўшы, што гэта фундамент, які потым будзе дабудовацца і садзейнічаць наступнаму пераходу да адзінай эканамічнай прасторы.

Паводле паведамленняў прэс-службы Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь і БЕЛТА.

Сяргей Сідорскі адкрыў Нацыянальную выставу Беларусі ў Маскве

Яна размясцілася ў павільёне «Беларусь» на тэрыторыі Усерасійскага выставачнага цэнтру.

Гэты павільён расчыніў свае дзверы ў 2008 годзе пасля праведзенай тут маштабнай рэканструкцыі. «Адкрыццё Нацыянальнай выставы ў адным з лепшых выставачных павільёнаў Масквы сведчыць аб тым, што нават ва ўмовах крызісу мы не маем намеру зніжаць дынаміку нашага супрацоўніцтва», — сказаў Сяргей Сідорскі. Ён адзначыў, што ў экспазіцыі прадстаўлена прадукцыя больш як 100 беларускіх прадпрыемстваў, якія выказалі вялікую цікавасць да ўдзелу ў выставе. «Тут прадстаўлена лепшае, што вырабіла Беларусь», — падкрэсліў прэм'ер-міністр.

БЕЛТА.

ГРОШЫ ТРАЦІМ БОЛЬШ АШЧАДНА

Пра гэта сведчыць, у прыватнасці, тое, што на спажывецкім рынку краіны рознічны тавараабарот сёлета павялічыўся на 12,3 працэнта, а тэмпы росту пачынаюць зніжацца ў гэтым годзе.

Паводле звестак Мінаканомікі, калі ў студзені тэмпы росту рознічнага тавараабароту склаў 112,3 працэнта, то ў студзені — сакавіку знізіўся да ўзроўню 105,9 працэнта, у студзені — чэрвені — да 102,6 працэнта. Праўда, ужо па выніках студзеня — ліпеня адбылося крыху бачнае павелічэнне індекса рознічнага тавараабароту да 102,7 працэнта да ўзроўню адпаведнага леташняга перыяду, якое захавалася і па выніках студзеня — жніўня.

Мінаканомікі таксама адзначылі, што сёлета ў рэспубліцы дастаткова паспяхова рэалізуецца жылывая праграма. За 10 месяцаў у эксплуатацыю ўведзена 723,5 тысячы квадратных метраў агульнай плошчы жылых дамоў, у Віцебскай, і Мінска ўжо выкананае толькі на 57 працэнтаў.

Калі параўноўваць з адпаведным леташнім перыядам, то ў 2009 годзе ўвод у дзеянне жылля павялічыўся на 637,8 тысячы квадратных метраў, ці на 15,6 працэнта. Між іншым, для размяшчэння якія стаяць на ўліку асобаў з патрэбай у палепшаным жыллёвым умовах, уведзена ў эксплуатацыю 2733,5 тысячы квадратных метраў агульнай плошчы, з іх у шматкватэрных жылых дамах у гарадах, склала 84,1 працэнта ад аб'ёма ўведзенага жылля ў такіх дамах пры заданым на год 78 працэнтаў. У той час як заданне на гэты год па ўводзе ў эксплуатацыю агульнай плошчы жылля ў студзені — кастрычніку ў цэлым па краіне выканана на 78,9 працэнта, у разрэзе абласцей выкананае складала ад 90,5 працэнта па Брэсцкай вобласці да 76,2 — у Віцебскай, і Мінска ўжо выкананае толькі на 57 працэнтаў.

Ігар ГРЫШЫН.

ГРЫПАМ У ГЭТЫМ СЕЗОНЕ РЫЗЫКУЕ ЗАХВАРЭЦЬ КОЖНЫ ПЯТЫ МІНЧАНІН

Па інфармацыі Міністэрства аховы здароўя, на мінулым тыдні ў Беларусі назіралася далейшае змяншэнне захваральнасці на ВРІ. Усяго з 16 па 22 лістапада колькасць зваротаў хворых з вострымі рэспіраторнымі віруснымі інфекцыямі зменшылася ў параўнанні з папярэднім тыднем на 38,2 працэнта; у Брэсцкай вобласці — на 12,4 працэнта, у Віцебскай — на 33,9 працэнта, у Гомельскай — на 47,7 працэнта, Гродзенскай — на 39,7 працэнта, Магілёўскай — на 33,4 працэнта, Мінскай — на 35,9 працэнта і ў Мінску — на 41,5 працэнта.

У краіне ажыццяўляецца пастаянны маніторынг эпідэялагічнай структуры ўзбуджальнікаў ВРВІ, якія цыркулююць на нашай тэрыторыі. Усяго за перыяд працяглася маніторынгу грып А быў лабараторна пацверджаны ў 22,3 працэнта даследаваных узораў, грып В — у 3,3 працэнта, вірусы парэгрыпу — у 8,2 працэнта, інфіраваны аднаўзроставым — у 21 працэнта і рэспіраторна-сінцытальным вірусам — у 17,7 працэнта яго афіцыйнага візиту ва Украіну. «Што тут такога? Беларусь устаўляе добрыя адносіны са сваім найбуйнейшым суседзем. Бо Расія публічна заяўляе аб сваім намере мець добрыя адносіны з Украінай, а чаму Беларусь не можа мець з Украінай нармальныя адносіны?» — задаў пытанне Аляксандр Лукашэнка.

У сталіцы ўзровень захваральнасці хоць і знізіўся, але ўсё роўна застаецца дастаткова высокім, таму адміністрацыя супрацоўніцтва мэр'яў Мінску пакуль не плануецца. Паводле прагнозу, які агульна загадчык эпідэміялагічнага аддзела Мінскага гарадскога цэнтру гігіены і эпідэміялогіі Алена Фісенка, грыпам у гэтым сезоне рызыкуе захварэць кожны пятый мінчанін. Не выключана, што высокія ўзровень захваральнасці будзе рэгістравацца ад сакавіка, пакуль на грып не перахворэюць ад 10 да 25 працэнтаў мінчан. Аднак наколькі ярка выражаныя будучыя усплёскі захваральнасці, эпідэміялагі прагназуюць не бяруча. На дадзены момант доля грыпу ў агульнай структуры ВРВІ складае ў Мінску ад 28 да 30 працэнтаў.

У гадоўны медыцынскі вядомства сцвярджаюць, што запасы антыбіётыкаў на аптэчных складах

Сільвія Берлусконі плануе наведаць Беларусь

Кіраўнік італьянскага ўрада Сільвія Берлусконі 30 лістапада плануе наведаць Беларусь. Аб гэтым каментарый БЕЛТА паведаміў Надзвычайны і Паўнамоцны Пасол Італьянскай Рэспублікі ў Беларусі Джулія Прыджоні.

Італьянскага прэм'ер-міністра». Як вядома, кіраўнікі знешнепалітычных ведамстваў Беларусі і Італіі абмяняліся ў гэтым годзе візітамі. Сяргей Марцінуў у лютым пабыў у Італіі і Ватыкане. Міністр замежных спраў Італіі Франка Фраціні 30 верасня з афіцыйным візітам наведаў Мінск, правёў серыю перагавораў на вышэйшым узроўні і падпісаў пагадненне аб адукацыйных праграмах. У прыватнасці, адбылася сустрэча Франка Фраціні з Прэзідэнтам Беларусі Аляксандрам Лукашэнкам, у час якой быў вызначаны вектар дзеяння на найбліжэйшым перспектыве і пацверджаны візіт прэм'ер-міністра Італіі Сільвія Берлусконі, намечаны на 30 лістапада гэтага года.

«У Беларусі і Італіі кардынальнае новае перыяд супрацоўніцтва, — сказаў пасол. — Ніколі раней у гісторыі двухбаковых адносін у нас не было на працягу такога каментарыя перыяду часу афіцыйных візітаў міністраў замежных спраў і Джулія Прыджоні.

«Усё гэта — адказ на візіт Аляксандра Лукашэнка ў Італію і Ватыкан гэтай вясной», — падкрэсліў Джулія Прыджоні.

Тавары ў Еўропу пайшлі хутчэй

Адкрыўся першы пускавы комплекс прымежнага грузавага тэрміналу «Казловічы-2». Павялічаныя прапускныя магчымасці пункта мытнага афармлення «Казловічы» да 4 тысяч грузавых аўтамабіляў, што будзе адпавядаць здольнасцям мытнага тэрміналу ў Каршычэ на польскім баку. Прычым беларускі тэрмінал аснашчаны самымі сучаснымі сродкамі мытнага кантролю, камп'ютарызаваны.

Сяргей ГРЫБ.

Зарплата РОСТ НАМИНАЛЬНЫ. РЕАЛЬНЫ — «АДКАТ»

Паводле звестак Нацыянальнага статыстычнага камітэта, сярэдняя налічаная зарплата ў Беларусі за кастрычнік склала 1 мільён 26,2 тысячы рублёў — на 3,2 тысячы, або на 0,3 працэнта, больш, чым за верасень. Разам з тым, даводзіцца канстатаваць: у мінулым месяцы заробкі «прайгравалі» інфляцыі. У прыватнасці, памер рэальнай (з улікам змянення цэнаў і трыф) сярэдняй зарплаты па краіне ў кастрычніку стаўся на 0,1 працэнта менш, чым у тым жа верасні.

Як сведчыць статыстыка, пэўны адрыв па паказчыку сярэдняй зарплаты мае толькі сталіца — 1 мільён 370,2 тысячы рублёў ў кастрычніку. Узровень зноў-такі сярэдняй заробку ў іншых рэгіёнах прыкладна аднолькавы: 969,2 тысячы рублёў у Гомельскай, 985,1 тысячы — у Мінскай, 939,7 тысячы — у Гродзенскай, 910,8 тысячы — у Брэсцкай, 905,5 тысячы — у Віцебскай, 898,3 тысячы — у Магілёўскай вобласці.

Што да асобных галін, то тут у лідары застаюцца паліўная прамысловасць (у сярэднім за кастрычнік — 1 мільён 823 тысячы),

Сяргей ГРЫБ.

ПРЫВАТНІК ВІЗНАЧАЕ САМАСТОЙНА

Урад Беларусі ўдакладніў падыходы да вызначэння зарплат кіраўнікоў арганізацый, і ў тым ліку — недзяржаўнага сектара і банкаў, адзначыла прэс-сакратар Міністэрства працы і сацыяльнай абароны Галіна ТРАФІМЕНКА.

Пакуль дзейнічае норма, паводле якой суданосны зарплату кіраўніка і сярэднюю зарплату па арганізацыі не павіны быць большымі за каэфіцыент 5,0 — перавышэнне

гэтага паказчыка дэвалюецца толькі ў асобных выпадках, скажам, калі гаворка ідзе аб арганізацыях, якія маюць прырытэтнае значэнне для галіны і працуюць стабільна, а таксама аб арганізацыях, галоўнай мэтай якіх з'яўляецца сацыяльная рэабілітацыя інвалідаў. Пры гэтым існуе норма: канкрэтны памер каэфіцыента вызначаецца органам, што заключыў з кіраўніком кантракт.

Дагэтуль заставалася не да канца зразумелым: хто павінен вызначаць канкрэтны каэфіцыент у памеры больш за 5,0 кіраўнікам банкаў і прыватных арганізацый без ведамаснай падпарадкаванасці? Аднак на гэта пытанне дае новае пастанова Савета Міністраў. Пастанова прадугледжвае, што суданосны зарплату кіраўніка і сярэднюю зарплату па арганізацыі не могуць перавышаць каэфіцыент 8,0. Прычым кіраўнікам дзяржаўных арганізацый і арганізацый з доляй дзяржаўнай уласнасці больш за

50 працэнтаў орган, што заключае кантракт, можа вызначыць каэфіцыент да 5,0. Тады як каэфіцыент ад 5,0 да 8,0 вызначаецца Саветам Міністраў і па ўзгадненні з кіраўніком дзяржавы. Што да прыватных банкаў і арганізацый, а таксама арганізацый з доляй дзяржаўнасці меншай за 50 працэнтаў, то тут канкрэтны памер каэфіцыента ў межах 8,0 становіць вызначаюць арганам, які заключае з кіраўніком кантракт, самастойна. Новая правілы пануюць дзейнічаць з 1 студзеня.

Сяргей ГРЫБ.

ISSN 1990 - 763X	Курсы межамных валют, установленные НБ РБ с 25.11.2009г. (для бл. разліку)	Курсы межамных валют для безвалютных разліку	Повіліць цэны на часопіс «Гэтыя дні» ў Беларусі з 1 верасня 2009 года ў рэдакцыі па сваёй выдзяльнай цэне. Тэлефон рэдакцыі: 209-69-01.
▲ 1 долар ЗША.....2 740,00	▲ 1 еўра.....4 083,70	Цэнтрапад РФ	ААТ «Асінтэма» Уладзіслава Грыцкевіча УНП 100024047
▲ 1 латвійскі лат.....1 576,93	▲ 1 літоўскі літ.....1 184,51	USA.....28,8481	УНП 100024047
▲ 1 польскі злоты.....991,98	▲ 1 чэшская крона.....157,91	UAH.....35,3964	Ліцэнзійны Мінскаў № 021400172806
▲ 1 расійскі рубель.....94,98	▲ 1 украінская грыўня.....339,32	1000 BYR.....10,5555	выд. 03.05.2004 да 02.05.2009

Парламенцкі дзённік

ВЕДАЦЬ БЫ МЕРУ

Гуманізацыю крымінальнага заканадаўства абмеркавалі парламентарыі з удзелам замежных экспертаў Ісціна недзе побач... на перасячэнні розных ліній мыслення. Гэтыя кропкі судаканання шукалі днамі і ўдзельнікі дыскусіі аб уадсканаленні крымінальнага заканадаўства. З беларускімі парламентарыямі дзяліліся досведам нямецкія і ўкраінскія спецыялісты. У такім трохбаковым фармаце абмяняліся меркаваннямі тэарэтыкі і практыкі юрыспрудэнцы. Асабліва ўвага падчас «круглага стала», арганізаванага ў Савец Рэспублікі, надавалася гуманізацыі крымінальнага заканадаўства. У прыватнасці аднаму з самых вострых палітычных пытанняў — прымяненню найвышэйшай меры пакарання.

— Да вялікай радыцы супрацоўніцтва з Беларуссю развіваецца інтэнсіўна, і гэта інтэнсіўнасць нарастае з кожным днём дзякуючы нашым партнёрам, — адзначыў у гутарцы з журналістамі **Штэфан ХЮЛЬСХЕРСТЭР**, кіраўнік праектаў у Беларусі, Малдове, ва Украіне **Германскага фонду міжнароднага прававога супрацоўніцтва**. — Гатуночас беларускіх партнёраў да супрацоўніцтва ў рамках нашага праекта вельмі вялікая, і мы ахвотна адказваем на такую гатуночас. Вядома ж, пытанне гуманізацыі крымінальнага заканадаўства з’яўляецца не толькі праблемай практыкі прымянення, паўстае пытанне фарміравання крымінальнага заканадаўства. Мы спрабавалі падтрымліваць гэты працэс, у тым ліку і ў рамках гэтага семінару, скіраванага на дыскусію аб адмене смяротнай кары ці, прынамсі, увядзенні мараторыю.

Яўген СМІРНОУ, старшыня Пастаяннай камісіі Савета Рэспублікі па заканадаўстве і дзяржаўным будаўніцтве ў якасці мэтэ дыскусію назваў выпрацоўку канкрэтных прапановаў па уадсканаленні заканадаўства. Ён адзначыў, што выключная мера пакарання выклікае супярэчлівыя меркаванні ў беларускім грамадстве. З аднаго боку — імкненне да гуманнасці, з іншага — непрымрымае стаўленне да злачынаў ахвяраў і іх свакоў...

— Назіраецца істотнае скарачэнне прымянення смяротнай кары. Аднак пытанне пакуль застаецца адкрытым, наглядзецца на дастаткова жорсткую пазіцыю Савета Еўропы, які рэкамендаваў Беларусі як умову для аднаўлення статусу спецыяльнага запрошанага безумоўна адмену смяротнага пакарання, у крайнім выпадку — увядзенне мараторыю на яго прымяненне. Нам у гэтым плане вельмі цікавы досвед Савета Еўропы, які шлях яны прайшлі.

Сенатар ахарактарызаваў узровень крымінальнай злачыннасці ў Беларусі як «нармальны сярэднеўрапейскі узровень»: удзельная вага крымінальных пакаранняў за мінулы год складала 22,6 працэнта (для параўнання ён прывёў звесткі па аналагічным паказчыку ў Расіі і Казахстане, дзе ён дасягае 33 працэнтаў). У Беларусі толькі 12 працэнтаў злачынстваў носяць цяжкі і асабліва цяжкі характар, у той час як 80 працэнтаў злачынстваў не з’яўляюцца грамадска небяспечнымі. На фоне гэтага ў практыцы пакаранняў усё шырэй выкарыстоўваецца штрафны. Аднак тут ёсць праблема, што нашы людзі «ўспрымаюць штрафы як адсутнасць пакарання наогул, у той час як ва ўсім свеце эканамічнае пакаранне больш дзейснае, чым утрыманне ў турме». Паліты перакананы, што беларускаму грамадству патрэбны новыя падыходы да пакаранняў, каб разбурчыць тыя стэрэатыпы іх успрыняцця, якія склаліся. Нямецкім досведам падзяляюся прафесар Хенніг Рэзанэу з юрыдычнага факультэта ўніверсітэта ў Аўсбургу. Сістэма штрафаў вельмі гнуткая, пры вызначэнні меры пакарання ўлічваецца і ступень віны злачынацы, і яго сацыяльнае становішча: каб штраф быў адуцэвальны для вінаватара, аднак каб гэта не даяшло яго да галечкі. Пакаранне за тое ці іншае злачынства вызначаецца колькасцю час званых дзённых ставак, аднак іх памеры для кожнага злачынацы розныя: месячны прыбытак дзеліцца на 30 дзён. Скажам, у таго, хто атрымаў сацыяльную дапамогу (450 еўра штотысячы), дзённая стаўка — 15 еўра. Такім чынам і варіюцца памеры штрафаў ад 5 еўра да 10 млн еўра. Пры гэтым у крымінальнае злачынстві можа быць выбар — эканамічнае пакаранне ці пазыўленне воле: адна дзённая стаўка аддавае аднаму дню заключэння. Прафесар таксама пазнаёміў беларускіх парламентарыяў з еўрапейскай прававой палітыкай па пытаннях адмены смяротнай кары. Украінскі досвед агучыў суддзя Канстытуцыйнага Суда суседняй дзяржавы. «Круглы стол» стаў яшчэ адным раўндам глабальнай дыскусіі па праблеме выключнай меры пакарання, разгорткай у нашай краіне. Спадзяёмся, ён зрабіў свой унёсак у вызначэнне меры пакарання — што дапушчальна, а якую мяжу ўжо не варта пераступаць...

Зоя ВАРАНЦОВА.

Напярэдадні ПАРТНЁР 3 ЦЭНТРАЛЬнай АЗІ

Сёння распачынаецца візіт прэзідэнта Рэспублікі Казахстан Нурсултана Назарбаева ў Беларусь. Плануецца, што казахстанскі лідар сустрэнецца з Аляксандрам Лукашанкам і правядзе перамовы па шэрагу пытанняў двухбаковых адносін. Адною з ключавых тэм стане стварэнне Мытнага саюза Беларусі, Расіі і Казахстана. 27 лістапада на пасяджэнні Міждзяржаўнага Савета ЕўрАзЭС, у якім возьме ўдзел Нурсултан Назарбаев, плануецца прыняць пакет дакументаў, у тым ліку — Аздыны мытны тэрыф Мытнага саюза і Дагавор аб Мытным кодкесе Мытнага саюза. Відавочна, што супрацоўніцтва паміж нашымі краінамі выходзіць на якасна новы узровень. А што мы, уласна, ведаем пра гэту цэнтральна-азіяцкую рэспубліку?

Сёння Казахстан — гэта магутная дзяржава, інтэграваная ў сусветную эканоміку, у першую чаргу, зразумела ж, за кошт сваіх энэргэсарсураў. Цяпер РК робіць свой уклад у забеспячэнне глабальнай энэргетычнай бяспекі. Займае 7-е месца ў свеце па запасах нафты, 6-е — па запасах газу, 2-е месца — па запасах урану. Да 2017 года Казахстан увойдзе ў дзясятку найбуйнейшых вытворцаў і экспарцёраў нафты і газу ў свеце. За апошнія гады Казахстан упуэзна дэманстравалі стабільны эканамічны рост на ўзроўні 8—10 % у год. Калі ў 1995 годзе размер ВВП на душу насельніцтва складала ў 1 тыс. долараў ЗША, то ў 2008 годзе гэты паказчык перавысіў 8 тыс. долараў ЗША.

Па ацэнках міжнародных экспертаў, Казахстан увайшоў у лік найбольш прывабных для замежных інвестыцый краін свету. З 1993 года ў казахстанскую эканоміку прыцягнута 89,7 млрд долараў ЗША прамых замежных інвестыцый, што складае больш за 80 % інвестыцый, укладзеных у Цэнтральную Азію. Асноўнымі інвестарамі Казахстана з’яўляюцца такія буйныя дзяржавы, як ЗША, Нідэрланды, Вялікабрытанія і іншыя.

Чакаецца, што пры паспяховым ажыццяўленні стратэгіі індустрыяльна-навацыйнага развіцця і Дзяржаўнай праграмы «30 карпаратыўных лідараў» Казахстан да 2015 года увойдзе ў лік развітых краін, дасягнушы аб’ём унутранага валовага прадукту ў 300 млрд долараў ЗША. Наглядзецца на ўплыў сусветнага фінансавага крызісу, рост ВВП Казахстана ў 2008 годзе ў параўнанні з 2000 годам павялічыўся больш чым у два разы ў рэальным выражэнні і склаў 132 млрд долараў ЗША, што складае дзве трэці валовага прадукту ўсяго Цэнтральна-Азіяцкага рэгіёна.

У Казахстане больш за 85 % аб’ёму прамысловай прадукцыі ўжо вырабляецца прыватным сектарам. Доля малага і сярэдняга бізнэсу ВУП краіны перавысіла 30 %.

Знешнегандлёвы абарот Рэспублікі Казахстан па выніках 2008 года дасягнуў 109 млрд долараў ЗША. Аб’ём экспарту казахстанскай прадукцыі ў 2008 годзе перавысіў 71 млрд долараў ЗША.

Як адзначыў Прэзідэнт РК Нурсултан Назарбаев у сваім выступленні на з’ездзе партыі «Нур-Атан», забеспячэнню росту і стабільнасці ў эканоміцы краіны садзейнічалі своечасова прыняты дзяржаўнай антыкрызіснай меры.

Больш за тое, у той час як многія дзяржавы ўсё яшчэ шукаюць шляхі выхату з крызісу, у Казахстане ўжо распрацаваны План паст-крызіснага прывыку эканомікі краіны, у рамках якога прадугледжваецца індустрыялізацыя краіны па самі кірунках: АПК і сельгаспрапарцоўка, развіццё будаўнічай індустрыі і вытворчасці будаўнічых матэрыялаў, нафтапрапарцоўка і інфраструктура нафтагазавага сектара, развіццё металургіі і вытворчасці гатовых металічных прадуктаў, развіццё хімічнай, фармацэўтычнай і абароннай прамысловасці, энэргетыкі, уключаючы развіццё чыстай энэргетыкі, а таксама развіццё транспартнай і тэлекамунікацыйнай інфраструктуры.

Сёння Казахстан выйшаў на якасна новы узровень міжнароднага прызнання. Пераканаўчым сведчаннем гэтага стала рашэнне аб старшынстве Казахстана ў Арганізацыі па бяспецы і супрацоўніцтве ў Еўропе ў 2010 годзе.

Сяргей АЛЯКСАНДРАЎ.

ФИЛИАЛ «ЦЕНТР «БЕЛТЕХИНВЕНТАРИЗАЦИЯ» аб’являюць а дополнениях к рекламному объявлению, опубликованному в газете «Звезда» от 13.11.2009 г. о проведении аукциона по продаже права на заключение договоров аренды торговых мест, и сообщает, что **магазин № 10 «Черниговский» расположен по адресу: г. Гомель, ул. Ильича, 301. Контактные телефоны: (0232) 77 52 78, 77 52 87.**


ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ ОАО «БЕЛСОЛОД»
10 декабря 2009 г. по адресу: г. Иваново, ул. Полевая, 32 состоится внеочередное общее собрание акционеров. Начало работы собрания в 13.00. Время регистрации участников собрания — в день проведения собрания с 11.45 до 12.45.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О даче согласия на увеличение уставного фонда ОАО «БЕЛСОЛОД».
2. Об утверждении «Регламента работы с реестром владельцев ценных бумаг».

Наблюдательный совет ОАО «БЕЛСОЛОД».

РАСІЙСКА-БЕЛАРУСКІ САЮЗ: АБ’ЯДНОЎВАЦА АБО ПРОСТА СЯБРАВАЦЬ?

Дыяграма 1.



- Беларусь павіна быць незалежнай дзяржавай і будаваць свае адносіны з Расіяй на аснове міжнародных дагавораў.
- Беларусь і Расія павінны будаваць адносіны па прынцыпе раўнапраўнага саюза дзюх дзяржаў са стварэннем наднацыянальных органаў кіравання.
- Беларусь павіна ўвайсці ў склад Расійскай Федэрацыі ў якасці суб’екта(аў) федэрацыі.
- Цяжка адказаць.

Сацыялагічныя апытанні насельніцтва, праведзеныя ў гэтым годзе Інстытутам сацыялогі НАН Беларусі і Усерасійскім цэнтрам вывучэння грамадскай думкі (УЦВГД), паказваюць падобнасць поглядаў беларусаў і расіян на магчымыя формы ўзаемаадносін Расіі і Беларусі.

Сярод жыхароў Беларусі пераважае думка аб будаўніцтве адносін з Расіяй на аснове міжнародных дагавораў з захаваннем незалежнасці дзяржавы — гэта адзначае 51 працэнт апытаных. За раўнапраўны саюз дзюх дзяржаў са стварэннем наднацыянальных органаў кіравання выказваецца 41 % рэспандэнтаў. Уваходжанне ў склад Расійскай Федэрацыі ў якасці суб’екта(аў) федэрацыі падтрымліваюць толькі 4 % апытаных (гл. дыяграму 1).

Паводле звестак, атрыманых

падчас сацыялагічнага апытання жыхароў Расіі, каля 40 % расіяў бачаць расійска-беларускі саюз у форме аб’яднання дзюх дзяржаў у адну на раўнапраўнай аснове. Трэць жыхароў Расіі выступаюць проста за добрыя суседскія адносіны без аб’яднання дзюх краін.

Пятая частка расіяў хацела б бачыць Беларусь у складзе Расіі на правах аднаго або некалькіх суб-

«Кім з’яўляецца Беларусь для Расіі?» (у % ад ліку апытаных)



- Дружалюбная дзяржава
- Гандлёвы і эканамічны партнёр
- Стратэгічны партнёр
- Эканамічны і палітычны супернік, канкурэнт
- Верагодны праціўнік, варажая дзяржава
- Цяжка адказаць

ектаў Расійскай Федэрацыі. Пытанне аб магчымым міждзяржаўным аб’яднанні задавалася ў Расіі ў Беларусі ў крыю рознай форме. Аднак вынікі адказаў сведчаць аб тым, што сёння і ў Расіі, і ў Беларусі існуе значная колькасць людзей, якія выказваюцца за раўнапраўны саюз дзюх дзяржаў са стварэннем наднацыянальных органаў кіравання.

Пераважная большасць беларускіх грамадзян (81%) лічыць, што цяпер інтарсам нашай краіны больш за ўсё адпавядае цеснае супрацоўніцтва з Расіяй. Гэтыя звесткі атрыманыя падчас сацыялагічнага даследавання, праведзенага Інфармацыйна-аналітычным цэнтрам пры Адміністрацыі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь (ІАЦ) ў ІІ квартале 2009 г.

Думка беларусаў супадае з думкай расіяў. Паводле звестак Усерасійскага цэнтра вывучэння грамадскай думкі (УЦВГД), у чэрвені 2009 г. тры чвэрці апытаных выказаліся за далейшае збліжэнне з Беларуссю.

Пытанне аб тым, «за» ці «супраць» выступаюць грамадзяне Расіі ў дачыненні да працэсу збліжэння дзюх дзяржаў, расійскія сацыялагі даюць сваім суайчыннікам на працягу трох гадоў. Колькасць адказаў «за» за гэты час практычна не змянілася.

На працягу апошніх дзесяці гадоў пераважная большасць расіяў заўважае аб сваім пазітыўным стаўленні да Беларусі. Гэтыя звесткі абнародаваныя расійскім Аналі-

тычным Цэнтрам Юрыя Левады (Левада-Цэнтр). З 2000 года не менш як 80 % апытаных расіяў азначаюць сваё стаўленне да Беларусі як вельмі добрае або ў асноўным добрае.

Паводле звестак, атрыманых падчас апытання, праведзенага Усерасійскім цэнтрам вывучэння грамадскай думкі (УЦВГД), 45 % расіяў успрымаюць Беларусь як дружалюбную дзяржаву, 33 % — як гандлёвага і эканамічнага партнёра. Кожны адзін лічыць Беларусь стратэгічным саюзнікам Расіі.

На працягу апошніх дзесяці гадоў пераважная большасць расіяў заўважае аб сваім пазітыўным стаўленні да Беларусі. Гэтыя звесткі абнародаваныя расійскім Аналі-

Доктар адкажа

ЁСЦЬ ПЫТАННІ? ТЭЛЕФАНЫЦЕ...

Да канца месяца дзяжурцы на «гарачай» лініі Міністэрства аховы здароўя (222 70 80) плану-юць:

26 лістапада — дырэктар Цэнтра эксперты і выбарабраняў у ахове здароўя Аляксандр Юр’евіч СТА-ЛЯРОУ.

27 лістапада — загадчык аддзялення імунапрафі-

лактыкі Рэспубліканскага цэнтра гігіены, эпідэміялогіі і грамадскага здароўя Вераніка Пятроўна ШЫМАНО-ВІЧ.

30 лістапада — наменік галоўнага ўрача Рэспубліканскага клінічнага шпітала інвалідаў Вялікай Ай-чынайнай Вяры Грыгор’вай ГУСЕУ.

У графіку магчымы змяненні.

РУП «ЖИЛКОММУНТЕХНИКА» ИЗВЕЩАЕТ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОННЫХ ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ СОБСТВЕННОСТИ ОАО «ПОЛИМЕР»

Номер лота	ЛОТ № 1
Наименование объекта	Имущество кирпичного цеха
Местонахождение объекта	Брестская обл., Лунинецкий р-н, Синкевичский с/с, д. Намокрово, ул. Намокровская, 20
Продавец (Балансодержатель)	ОАО «Полимер»
Организатор торгов	РУП «Жилкоммунтехника» Филиал «Центр «Белтехинвентаризация» Брестское областное управление
Начальная цена продажи, руб. без НДС	1 511 810
Размер задатка, руб.	151 181
Тип и характеристика объекта	Право на земельный участок 2,8330 после продажи объекта с аукционных торгов границы земельного участка будут уточняться путем выполнения комплекса топогеодезических работ право аренды на земельный участок сроком 99 лет
1. здание печей (инв. № 134/С-2948) — общ. пл. 723,0 м²; здание 2-этажное; 1 этаж — кирпич; 2-этаж — деревянные, перекрытие чердачное — деревянное не подшитое, межэтажное — бетонное, шифер крыши, полы глина, бетон, проемы — простые, печное отопление, электроснабжение;	
2. здание навеса (инв. №134/С-2940) — общ. пл. 115,7 м²; стены — деревянные столбы; крыша шифер, перекрытие чердачное — деревянное не подшитое; 1987 г.;	
3. здание бытового корпуса (инв. № 134/С-2945) — общ. пл. 38,4 м²; здание кирпичное, перекрытие деревянное, шифер крыши, полы дощатые, проемы — простые, внутренняя отделка — оштукатурено, оклеено обоями, печное отопление, электроснабжение;	
4. здание гаражей (инв. № 134/С-2950) — общ. пл. 196,4 м²; здание кирпичное, перекрытие ж/б, шифер крыши, полы бетонные, проемы — простые, внутренняя отделка — оштукатурено, электроснабжение;	
5. здание навеса для сушки кирпича (инв. № 134/С-2937) — общ. пл. 591,7 м²; стены — кирпичные столбы; крыша шифер, перекрытие чердачное — деревянное не подшитое;	
6. здание навеса для сушки кирпича (инв. № 134/С-2938) — общ. пл. 490,5 м²; стены — кирпичные столбы; крыша шифер, перекрытие чердачное — деревянное не подшитое;	
7. здание навеса для сушки кирпича (инв. № 134/С-2943) — общ. пл. 447,3 м²; стены — кирпичные столбы; крыша шифер, перекрытие чердачное — деревянное не подшитое;	
8. здание навеса для сушки кирпича (инв. № 134/С-2936) — общ. пл. 324,1 м²; стены — кирпичные столбы; крыша шифер, перекрытие чердачное — деревянное не подшитое; 1988 г.;	
9. здание навеса для сушки кирпича (инв. № 134/С-2942) — общ. пл. 765,1 м²; стены — кирпичные столбы; крыша шифер, перекрытие чердачное — деревянное не подшитое; 1988 г.;	
10. здание навеса для сушки кирпича (инв. № 134/С-2941) — общ. пл. 704,1 м²; стены — кирпичные столбы; крыша толь, перекрытие чердачное — деревянное не подшитое; 1988 г.;	
11. здание навеса для сушки кирпича (инв. № 134/С-2947) — общ. пл. 705,0 м²; стены — кирпичные столбы; крыша толь, перекрытие чердачное — деревянное не подшитое; 1988 г.;	
12. здание навеса для сушки кирпича (инв. № 134/С-2946) — общ. пл. 705,8 м²; стены — кирпичные столбы; крыша шифер, перекрытие чердачное — деревянное не подшитое;	
13. здание навеса арочного № 1 (инв. № 134/С-2939) — общ. пл. 129,7 м²; стены — шифер, крыша шифер;	
14. здание навеса арочного № 1 (инв. № 134/С-2944) — общ. пл. 129,7 м²; стены — деревянный каркас;	
15. забор металлический с воротами, протяж. 66 м.п.;	
16. здание бани (инв. № 134/С-2949) — общ. пл. 58,5 м², здание кирпичное, деревянное перекрытие, крыша шифер, полы дощатые, бетонные плитка, проемы — простые, внутренняя отделка — оштукатурено, электроснабжение, водопровод, канализация;	
17. трансформатор подстанционный ПТКС-250 — 1 шт.;	
18. пресс СМК-435 — 1 шт.;	
19. глиноподаватель — 1 шт.;	
20. люоченный конвейер укладки кирпича СМК-214 — 1 шт.;	
21. станок для резки кирпича — 1 шт.	
Условия продажи	с условиями
Условия оплаты	оплата производится в соответствии с заключенным договором купли-продажи
Срок заключения договора купли-продажи	не позднее 20 рабочих дней с момента подписания протокола аукционных торгов
Номер р/сч для перечисления задатка	р/сч 3012035310012 в Филиале ОАО «БПС-Банк» по Минской обл. код 153001331, УНП 102353509

Аукцион состоится 29 декабря 2009 г. в 12.00
по адресу: г. Брест, ул. Наганова, 10-329, РУП «Жилкоммунтехника»
Филиал «Центр «Белтехинвентаризация» Брестское областное управление

Для участия в аукционе необходимо предоставить:
1. Заявление на участие в аукционе по установленной форме и подписанное соглашение о правах и обязанностях с Филиалом «Центр «Белтехинвентаризация».
2. Заверенную банком копию платежного поручения о внесении задатка на расчетный счет организатора торгов.
3. Юридическим лицам — резидентам Республики Беларусь — доверенность представителя юридического лица (кроме случаев, когда юридическое лицо представляет его руководителем), нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельство о государственной регистрации.
4. Юридическим лицам — нерезидентам Республики Беларусь — легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и выписку из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть проведена в течение года до подачи заявления на участие в аукционе) или иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны происхождения.
5. Юридическим и физическим лицам — нерезидентам Республики Беларусь — документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим его банком или иной кредитно-финансовой организацией, с заверенным в установленном порядке переводом на белорусский (русский) язык.
6. Представителям юридических и физических лиц — нерезидентам Республики Беларусь — легализованную в установленном порядке доверенность.
7. При подаче документов на участие в аукционе физические лица, представители физических и юридических лиц, предъявляют паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.
*Участник аукциона, выигравший торги, оплачивает продажу НДС в размере 18 % от продажной цены объекта.

Дзмітрый МЯДЗВЕДЗЕЎ: «БЕЛАРУСЬ І РАСІЯ ПАВІННЫ ЗАЎСЁДЫ ВЫКАРЫСТОЎВАЦЬ ВОПЫТ АДНА АДНОЎ»

Для прыёму сваіх гасцей Дзмітрый Мядзведзёў выбраў сабе адразу два загарадныя майнткі. Кожны выкарыстоўваецца для сваёй мэты. Напрыклад, у «Завідаве» (Цвярская вобласць) высокая госці (сярод іх — лідары іншых дзяржаў, прадстаўнікі думскіх фракцый, высокастаўленыя чыноўнікі і бізнэсманы) абмяркоўваюць самыя складаныя пытанні ў нефармальных абставінах.

Але асабліва сімпатый Мядзведзева, мяркуючы па колькасці праведзеных там апошнім часам мерапрыемстваў, карыстаецца замах XIX стагоддзя «Меендорф». Замак з’яўляецца прадстаўнічай рэзідэнцыяй Краўніцтва справам прэзідэнта, гасцямь домам, дзе ніхто не жыве.

У панядзелак вечарам ў Радавай рэзідэнцыі прэзідэнта Расіі адбылася першая сустрэча кіраўніка расійскай дзяржавы з групай беларускіх журналістаў. Да слова, ні адзін з паляўдзінікаў Дзмітрыя Мядзведзева такіх сустрэч не праводзіў. У адносіненне ад беларускага прэзідэнта, які рэгулярна запрашае прадстаўнікоў расійскіх газет, тэлебачання, каб расказаць жыхарам суседняй краіны пра тое, што адбываецца ў Беларусі.

Прэзідэнт спазніўся хвілін на дваццаць пяць. «Прывітанне, добры вечар, калегі!» — павітаўся ён, уваходзячы ў залу, амаль шэптам. Верагодна, гэта павіна было паказаць, што ён настройваецца на гутарку простую, нефармальную. Пра гарбаты. Я яно атрымалася — мяркуючы самі...»

— Вельмі важна, калі лідары дзяржавы рэгулярна кантактуюць з прадстаўнікамі сродкаў масавай інфармацыі — пачаў Дзмітрый Анатолевіч. Аляксандр Рыгоравіч, у гэтым сэнсе паказаў прыклад. Ён гэта робіць, мне здаецца, шчыра і паспяхова.

Далей размова ішла пра тое, што...

ці не пара адмовіцца ад Саюзнай дзяржавы, як ад голай дэкларацыі, і перайсці на звычайны партнёрскія адносіны краін-суседзю?

Паводле слоў прэзідэнта Расіі, калі мы дасягнулі нейкага ўзроўню інтэграцыі, ад гэтага не варта адыходзіць. Колькі было затрачана сілаў у Еўропе, напрыклад, каб ператварыцца з саюза вугалю і сталі ў сучасны Еўрасоюз.

Мядзвед

25 лістапада
2009 г.
№ 38 (190)

ШЛЯХАМ КНЯГІНІ РАГНЕДЫ СВІСЛАЧ ВАРТАЯ БОЛЬШАГА

Невялікі пасёлак можа стаць
цэнтрам міжнароднага маршруту

Назаві іх глыбінкай — і ўбачыш шчырую крыўду. Амаль заўсёды гэтыя мясціны з'яўляліся своеасаблівай «сталіцай», у розныя часы тут быў цэнтр удзельнага княства, цэнтр воласці, цэнтр раёна. Свіслач адметная і сёння. Паводле цярэпашнага статусу, гэта аграгарадок. Аднак паводле сцвярджэння гісторыкаў — тыповы беларускі мястэчка, якое, да таго ж, здолела захаваць свой каларыт.

Цікавая рэч: на тэрыторыі нашай краіны называюць Свіслач маюць дзве рэчкі і адрозніваюць населеныя пункты, што, натуральна, стала прычынай пэўнай бляптаніні. У прыватнасці, апошнім часам некаторыя гістарычныя звесткі, звязаныя з цярэпашнай вёскай на Асіповічыне, усё часцей адносяць... да райцэнтра на Гродзеншчыне. Для многіх даследчыкаў агульнай стала і афіцыйная дата заснавання — 1256 год. А некаторыя перакананыя, што ля заходніх межаў Беларусі існаваў вялікі замак.

На Гродзеншчыне рака Свіслач толькі пачынаецца, там па сутнасці не магло быць ні значнага замка, ні удзельнага княства, — лічыць краязнаўца Ніна Сакава. — Іншая рэч — мы. Менавіта тут, дзе зліваецца Свіслач і Бярэзіна, праходзіў вядомы шлях з варагаў у грэкі. Словам, увяць больш зручна і, як кажуць, стратэгічнае месца проста немагчыма.

У гэта можа паверыць. Дарог-брукаванна вядзе на ўзгорка-паўвысці, а з яго адкрытае ваецца малюніца панарама. Нават густы туман не здольны схаваць ад вока: за агародамі ўнізе — Бярэзіна, а з іншага боку — Свіслач. Потым заўважаш рэшткі і валу, і рову, пасля чаго міжволі ўзнікае думка аб тым, што месца насамрэч неспрыступна.

Першы замак на ўзгорку ўзнік яшчэ ў XI стагоддзі з чыста практычнай мэтай: для абароны паўднёвых межаў Полацкага княства. Праўда, неўзабаве тут ужо мелі сваё «дзяржаўнае ўтварэнне» — Свіслацкая княства. І няхай сабе праіснавала яно на доўга (найбольш верагоднай прычынай «страты» самастойнасці ў XIV стагоддзі падзеі адсутнасці прамых наштадкаў у тэрыторыі ўладаў), але той жа замак застаўся і меў зноў-такі фартыфікацыйнае прызначэнне. Крэпасць, што ад самага пачатку і заўсёды была выключна драўляная, не аднойчы гарэла і змяняла свой выгляд. Але вядома, што ў XVI стагоддзі яна налічвала пяць вежаў, і адна з іх была царкоўнай.

Нават сёння ад старых людзей можна пачуць: калі на замчышчы ў Свіслачы будзе стаць царква, то будзе квітнець уся зямля, а знікне царква — свет уздрыганецца ад разбурэння, — заўважае Ніна Сакава. — І мяркуючы па ўсім, нашы продкі мелі рацыю. Замак разам з царкоўнай будынкай падчас вайны Вялікага Княства Літоўскага з Маскоўскай у XVII стагоддзі і ўжо ніколі не аднаўляўся. А з тых часоў сюды прыходзілі новыя войны, эпідэміі, разбурэнні.

Трэба быць рэалістамі — пакуль разлічваць на значныя бюджэтыя ўкладанні не выпадае, — кажа Аляксандр Пузік. — Цяпер аб ім засталася толькі ўспаміны. Дзве іншыя царквы разбурылі ў 1930-х, ужо пасля вайны знік каталіцкі касцёл, дзе, паводле шаталіцкіх меркаванняў, быў ахрышчаны Ігнат Грынявіцкі ў азнамені народаволец нарадзіўся ўсюго за некалькі кіламетраў адсюль. Аднак ці не самыя вялікія страты прынесла сама вайна. У кастрычніку 1941 года Бярэзінай адбыўся масавы расстрэл мясцовых яўрэяў. Між тым, да таго прадстаўнікі гэтай нацыі складалі пад 80 працэнтаў утэйшага насельніцтва, у Свіслачы было шмат сінагог.

Матчыма, гэта толькі збег абставінаў, але сітуацыя атрымаўся амаль парадаксальнай: на месцы адной з нашых былых царкваў паставілі звычайны хлеб, а на месцы колішняй калгаснай фермы ўзводзіцца новага царква, — заўважае Ніна Сакава. — Прыход мы аднавілі ў 1999 годзе, а неўзабаве пачалося будаўніцтва храма. Дапамагалі і вернікі, і ўлады — у выніку ў новай царкве хутка распачнуцца набажэнствы. І гэта, відаць, ці не галоўнае.

Але новая царква — адметнасць тут не адзіная. Нават сама планіроўка Свіслачы засталася тых самых сярэднявечных часоў: у плане «разьходзяцца» ў бакі ад цэнтральнай, некалі рынкавай плошчы. Захаваўся і частка старой забудовы. Мадэрнізаваны адміністрацыйны корпус мясцовага дзіцячага санаторыя (не што іншае, як рэшткі маейнт-ка колішніх тутэйшых уладароў Незабавіцкіх). Адна з сучасных крамуў знаходзіцца ў так званым «Доме Яцко», у пачатку мінулага стагоддзя гэты двухпавярховы дом пабудавалі свайму бацьку афіцэрам расійскай арміі. Нельга абсці ўвагі і музей свіслацкай школы, аднак усім не дзеля традыцыйных слянянскіх прыладаў. У музеі можна бачыць рубіны, талор, нажы, бронзалеты, асепкі керамікі і рэшткі сапраўднага грэцкага амфору XI стагоддзя. Усё гэта — «падарункі» замчышча. Прычым, зразумела, што самыя цікавыя знаходкі патрапілі ў Акадэмію навук.

Тым часам нераскрытыя таямніцы ў замкавай гары усё яшчэ шмат, і не толькі пад зямлёй. Не меншая загадка — узведзены тут будынак. Паводле розных ацэнак, часам яго «нарадзілі» трэба лічыць XVII або пачатак XIX стагоддзя. Не існуе адзінай думкі і наконт таго, што тут усё ж такі было. Ады перакананыя, што гэта рэшткі царквы, другія — сінагогі, а трэція — і ўвогуле бровара. Няма пэўнасці і з іншым: якім чынам у метрорыя сцены патрапілі камяні... з адбіткамі чалавечых рук.

— Вы толькі паглядзіце, цэглы і валуны «пакладзены» на якяквы раствор, гэтыя муры будынкаў раіліся ўзнікаць.

— Вы толькі паглядзіце, цэглы і валуны «пакладзены» на якяквы раствор, гэтыя муры будынкаў раіліся ўзнікаць.

— Вы толькі паглядзіце, цэглы і валуны «пакладзены» на якяквы раствор, гэтыя муры будынкаў раіліся ўзнікаць.

БЛІЗКАЯ ЎЛАДА Праблемы рэгіёна — аснова асноў,

а выбаршчык для дэпутата — гэта святое, — перакананы намеснік старшыні Пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў па дзяржаўным будаўніцтве, мясцовым самакіраванні і рэгламенце Аляксандр ЗАЗУЛЯ



не аб'ектыўны момантаў, якімі жыве краіна.

Бізнэсменам на карысць
— Выбаршчык для дэпутата — святое, — кажа Аляксандр Зазуля. — І калі раней дэпутат дэ-факта працаваў і з бізнэс-коламі, то сёння мы агаворваем заканадаўча яго абавязак працаваць са зваротамі як грамадзян, так і індывідуальных прадпрыемальнікаў і юрыдычных асобаў.

Адпаведныя папраўкі ўносяцца ў закон аб статусе дэпутата Палаты прадстаўнікоў, члена Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Беларусі. Над практам дакумента працуе якая наш суразмоўца. І гэтыя карэктывы ён лічыць паслядоўным крокам на шляху лібералізацыі эканамічных адносін.

— Цяпер дэпутат будзе абсалютна правамоцны вырашаць праблемы бізнэсменаў. І ўсе інстанцыі павінны паўнаважна рэагаваць на тыя мерапрыемствы, што прапануе дэпутат, каб зняць праблему, з якімі да яго звярнуліся.

Грубя кажучы, Мінпрам прапанаваў ім рабіць тры віды цыліндраў. Вось яны гэтыя тры віды і робіцца, а далей — ні кроку».

звярнуліся.

А ў Кобрыне, між іншым, прадпрыемальніцкая актыўнасць вельмі развітая: што ні кавярня — то прыватная, што ні крама — то чый-небудзь бізнэс.

— Мы займалі першыя месцы на абласных конкурсах па развіцці прадпрыемальніцтва. У нас ёсць прадпрыемства «Палессе» (дырэктар, дарэчы, — мой памочнік), яны літаральна за пару гадоў выраслі больш чым да паўтары тысячы працаўнікоў, у Кобрыне гэта валаўтваральнае прадпрыемства. Яны ўвогуле ўваць патрэбы рынку, змяняюць эканамічныя сітуацыі. Крызіс прыйшоў, адчулі, што оптам рэалізоўваць прадукцыю цяжка. Што яны робяць? Закупляюць некалькі «каблучкоў» і самі пачынаюць развозіць сваю прадукцыю ў рознічны гандаль: там грошы заўжыў круціцца.

(Заканчэнне на 2-й стар. «МС».)

АДНОЮ ДАРОГАЙ

Кожны дзень у Жанны Майсёвіч пачынаецца з клопатаў. Асабліва цяпер. Шмат набалелых праблем у вёсцы Крамянец Лагойскага раёна, і вырашаць іх трэба неадкладна.

Несумненна, на першым месцы ў вясковай жанчыны, як у любой гаспадыні, клопат пра сваю сям'ю, дом, падворак. Дзве дачкі Жанны Віктараўны ўжо дарослыя, жывуць у сталіцы, але на выхаванні ёсць яшчэ прыёмны сын, узяты дзевяць гадоў таму з дзіцячага дома.



Цяпер ён школьнік-трэцякласнік, ездзіць на заняткі ў іншую вёску. «Памочнік расце», — кажа Жанна пра свайго сыночка, не хаваючы шчырых пачуццяў. А яшчэ ёсць гаспадарка, якой можна толькі пазаздросціць, бо там і карова, і парсючкі, і нават конь. Без гэтага кола абавязкаў Жанна не ўявіла жыцця, хоць спраўляцца з імі часам справа не з лёгкіх. А калі да ўласных клопатаў дадаць прафесійныя — пра калектыўную зямлю, ураджай, ферму? Шмат гадоў Жанна Майсёвіч з'яўляецца начальнікам вытворчага ўчастка, а па-простаму, брыгадзірам, у сельскай гаспадарцы «СНБ-агра» ў суседняй вёсцы Калачы. Паспўючы і ўборачныя, нарыхтоўка кармоў, догляд за статкамі... «З красавіка па кастрычнік ніводнага выхаднага дня, па 10—12 гадзін працягваюць у працоўных клопатах, — кажа Жанна пра сённяшняю працу ў вёсцы. — А па-іншаму пакуль не атрымаваецца».

Родам Жанна таксама з Лагойшчыны, з самых што ні ёсць купалаўскіх мясцінаў. І таму заўсёды ў ёй прысутнічае асаблівы гонар за свайго славагата земляка. Скончыла Мінскі наргас, стала эканамістам і вярнулася на радзіму. Болей за 20 гадоў жыве ў вёсцы Крамянец, старажытным і некалі слаўным месцы. Цяпер гэта адна з крайніх вёсак Янушковіцкага сельсавета, пераважна з пейсіўным насельніцтвам і мноствам праблем.

Чатыры гады таму Жанну папрасілі выконваць грамадскую пасадку вясковага староства. «А я адмовілася, калі перажываецца за лёсы аднавяскоўцаў, штодня сутыкаешся з іхнімі надзённымі праблемамі і як нішто іншы разумеш іх?». Жанна не абыхаваў да таго, як жывуць людзі, як выглядае вёска, ці зручна працуе транспарт, крама, які стан вуліц, лічаць жыхары Крамянца.

Два гады ў Крамянцы не вырашаецца праблема з вадою, падтапляюцца вуліцы, псуецца іх пакрыццё. Пастаянная выцечка з месца прарыву водаправоду размывае дарогу, робіць яе літаральна непраезнай. Галоўнае, перажывае староста, можа выйсці са строю электраматор у воданяпорунай вежы, і тады ў вёсцы ў маразы можа размарозіцца сістэма паравога ацяплення. Ад імя жыхароў староста звярталася ў сельскі Савет, але паколькі сродкаў там не хапае, праблема застаецца нявырашанай. Жанну не задавальняе гэткае стаўленне ўладаў да цалкам вырашальнай праблемы, і яна мае намер звярнуцца па дапамогу ў сродкі масавай інфармацыі.

— Такія людзі, як Жанна Майсёвіч, павінны працаваць у дэпутатскім корпусе. Спадзяёмся, што староста з Крамянца пагодзіцца на нашу прапанову. Людзі яе падтрымаюць, — казалі ў Янушковіцкім сельскім савете.

На здымку: староста Жанна МАЙСІ-ЕВІЧ і вясковая пенсіянерка Наталія МАРДАС на адной з «праблемных» вуліц вёскі Крамянец.

Анатоль КЛЯШЧУК. Фота аўтара Лагойскі раён.

ДНО КРЫЗІСУ ДАСЯГНУТА, але ёсць небяспека другой хвалі

Сацыяльна-эканамічнае развіццё грамадства з'яўляецца галоўнай задачай любой дзяржавы. З гэтага пачаў сваё выступленне старшыня Пастаяннай камісіі Савета Рэспублікі па эканоміцы, бюджэце і фінансах Вадзім ПАПОВ на сустрэчы з кіраўнікамі сельскіх і пасялковых Саветаў дэпутатаў, якая праводзілася ў межах іх вучобы. Паводле яго слоў, галоўнай асаблівасцю сацыяльна-эканамічнага развіцця бягучага, як і мінулага, года стаў фінансава-эканамічны крызіс. У большай ці меншай ступені ён закрануў усе галіны жыцця ўсіх дзяржаў.

Спачатку яго вызначалі як крызіс перавытворчасці, патлумачыў Вадзім Папоў. Але асноўная праблема была ў тым, што грошы, якія служылі мерай разлікаў і выкарыстоўваліся для абмену тавараў, перайшлі ў іншую плоскасць і перасталі мець даўняе вытворчасці тавараў. Грошы сталі рабіць грошы. З'явілася фінансавы «пузыры». Банкарэнтная сістэма стала усё больш адцягваць грошы з рэальнай вытворчасці. У выніку такой палітыкі, калі надарыўся крызіс, рэальны сектар эканомікі застаўся без грошай, у вытворчару не стала нават абаротных сродкаў.

— Сёння многія выступаюць за тое, каб перадаць грошы рэальнаму сектару эканомікі, — адзначыў выступаючы. — І гэта правільна. Але, калі абрынецца банкарэнтная сістэма, то прынятыя меры нічога не дадуць. Таму ўсе дзяржавы без выключэння ў першую чаргу пачалі выратоўваць банкарэнтную сістэму, каб падтрымаць яе, потым «уліць» грошы ў рэальны сектар эканомікі.

Пакуль што не ўсёды атрымаваецца паспяхова выйсці з крызісу — рэцэсія паразіла абсалютную большасць дзяржаў і толькі цяпер патроха пачынае праходзіць стагнацыя. Сярод першых ластавак — Кітай, у якога і аб'ём та прырост валавога ўнутранага прадукту на ўзроўні 8 працэнтаў. Паўнае ажыўленне назіраецца ў Германіі, Францыі, ЗША. Усё гэта сведчыць пра тое, што дно крызісу дасягнута. Але ёсць яшчэ апаўценні з'яўляюцца сучасныя эканамістаў і фінансістаў, што можа быць і другая хваля крызісу, больш жорсткага, чым першая. На жаль, гэтыя галасы тонуюць у хоры больш аптымістычных заключэнняў. Міжнародны валютны фонд дае прагнозы развіцця сучаснай эканомікі на наступны год на ўзроўні 3,2 працэнта...

На гэтым фоне Рэспубліка Беларусь, які ўсе дзяржавы, якія маюць адкрытую эканоміку (64—69 працэнтаў нашага валавога ўнутранага прадукту ідзе на эксперт), безумоўна, не магла не пацярпець ад гэтых з'яў. Наша запатрабаваная на сучасным рынку прадукцыя раптам аказалася неапатрэбнай — у спажывацую не стала грошай. Асабліва пацярпелі буйныя прадпрыемствы, зарыентаваныя на экспарт. Аднак спад вытворчасці ў нас аказаўся значна меншым, чым у іншых дзяржавах СНД, за выключэннем Азербайджана і Таджыкістана. У той жа Украіне і Расіі зніжэнне аб'ёму вытворчасці прывяло да 12 працэнтаў, а ў нас зніжэнне валавога ўнутранага прадукту за 10 месяцаў складала ўсяго 1 працэнт да ўзроўня мінулага года. Па выніках 2009 года можна кажаць, што аб'ём нашага валавога ўнутранага прадукту будзе не ніжэйшы за леташні (а ў 2008 годзе прырост склаў 10 працэнтаў).

(Заканчэнне на 2-й стар. «МС».)

ТЭМА ДНЯ ЭКЗАМЕН ДЛЯ МЯСЦОВАЙ УЛАДЫ

...Калі выздзілі з Мінска, на крапаву дробны дождж. Але на пад'ездзе да Жлобіна нечакана распадаўся... Некаторыя з маіх калегаў уначылі ў гэтым добры знак. Праз гадзіну ў Жлобінскім гарадскім Доме культуры пачыналася вясное пасяджэнне Савета па ўзаемадзеянні органаў мясцовага самакіравання. На гэты раз яго ўдзельнікі павінны былі разгледзець работу Савета дэпутатаў Жлобінскага раёна па выкананні задач, вызначаных Годам роднай зямлі.

Пасля прыбыцця на месца высветлілася, што праграму пасяджэння дзевяццацца скарачаецца — з-за яе празмернай насычанасці. Для наведвання вырашана было пакінуць найбольш важныя аб'екты, а ўсе праблемныя моманты абмеркаваць у працэсе работы. Непасрэдна «афіцыйная частка», якая адбывалася ў актавай зале Дома культуры, доўжылася ўсяго хвілін 20. Адкрываючы пасяджэнне, старшыня Савета па ўзаемадзеянні органаў мясцовага самакіравання Барыс БАТУРА нагадаў аб важнасці задач, вызначаных Годам роднай зямлі — яны паступова выконваюцца, у шэраг прыродахоўных мерапрыемстваў укладваюцца велізарныя дзяржаўныя сродкі. Але асноўная задача Года роднай зямлі выходзіць далёка за межы тых ці іншых «мерапрыемстваў». Галоўнае — праз такія простыя паняцці, як «зямля»

і «прырода», выхаваць у насельніцтва пачуццё патрыятызму, любові і павягі да радзімы, маленкай і вялікай.

— Але, на мой погляд, у межах краіны гэтага, на жаль, яшчэ не адбываецца, — сказаў Барыс Батура. — Едзе па трасе — яшчэ нічога, а вярта збочыць і праісці колькі метраў, і ўсе станючыя эмоцыі знікаюць. А што творыцца на нашых вадаёмах і прыбярэжных зонах? Калі дамоў і на дваровыя тэрыторыі? Ды паўсюдна можна ўбачыць «сляды» такога стаўлення да навакольнага асяроддзя, над якім мясцовым уладам яшчэ працаваць і працаваць. Значыць, асноўнай мэты мы не дасягнулі. Так што незалежна ад таго, якім будзе абвешчаны наступны год, «тэму» роднай зямлі і выхавання беражлівых і паважлівых стаўлення да яе неабходна працягваць.

Адпаведна з Указам № 21, усе камунальныя аб'екты, якія знаходзяцца на тэрыторыі сельсаветаў Жлобінскага раёна, — водаправады, воданяпоруны вежы, грамадскія калодзежы і г.д. — перададзены на баланс жыллёва-камунальнай гаспадаркі (прадпрыемства «Унікам»). Сістэма работы з калодзежамі пачала ўкараняцца два гады таму.

— Спачатку мы закупілі неабходнае абсталяванне і перадалі яго ў карыстанне адпаведнай раённай службы Міністэрства па надзвычайных сітуацыях, — расказаваў старшыня Жлобінскага раённага Савета дэпутатаў Міхаіл КАСЮКОЎ, пакуль мы едзем у аўтобусе ў кірунку Акцябрскага сельсавета. — Яна, у сваю чаргу, арганізавала брыгады, якія і чысцяць калодзежы. Чаму менавіта МНС? Таму што там працуюць спецыялісты, якія ведаюць, што і як рабіць. Дарэчы, у іх ёсць ільготы на падатках, таму



Удзельнікі вясновага пасяджэння ў Стрэпшыцкім філіяле раённага Дома дзіцячай творчасці.

і расцэнкі больш танныя. Пачысціць калодзеж можна за 70—100 тысяч, а злежанасці ад яго глыбіні. Вясковыя пры жаданні таксама могуць заключыць дагаворы на ачыстку ўласных калодзежаў — калі ласка, прыедуць і зробяць ім усё як трэба. Нават цяпер, калі ўсе аб'екты мы перадалі раённым камунальным службам, гэта структура засталася.

У Жлобінскім раёне (як, дарэчы, і ў многіх іншых, куды ў 1986—87-м тэрмінова перасялялі людзей з найбольш пацярпелых ад чарнобыльскай катастрофы тэрыторый) існуе сур'ёзная праблема са станам водаправадных трасаў. Іх пракладвалі хуткімі тэмамі, часта насхлех. Сёння тая паспешлівасць усё часцей нагадвае пра сябе. Трасы неабходна мяняць. Мясцовая ўлада паставіла пытанне аб тым, каб раённыя камунальныя службы ўключылі паэтапны рамонт водаправодаў у свой план.

— Аднак пакуль якасць вады ў вёсках не даведавана да нармальнага ўзроўня, а хацелася б ужо сёння забяспечыць ёю дзіцячыя сады і школы, — гаворыць Міхаіл Касюкоў. — Мы падлічылі: на закупку чыстай вады для вясковых дзіцячых спартзбудцаў дзесьці 350 мільёнаў рублёў, каб разлічыцца з прадпрыемствам «Унікам». Калі ж камунгас крыху скаме цену, дык укладзёмся і ў 260 мільёнаў. Магчыма, ужо сёлета ўдасца забяспечыць школы і дзіцячыя установы якаснай пітной вадой.

У канву Года роднай зямлі ўдала «ўплісяць» і мерапрыемствы па добраўпарадкаванні, якім сельскія і раённыя Саветы ўшчыльна займаюцца апошня гадоў пяць. На ўзроўні раённай улады было прынята рашэнне аб заключэнні з насельніцтвам раёна і горада Жлобіна дагавораў абавязальнасці аб навадзненні парадку на тэрыторыях домаўладанняў, а таксама прылеглах да іх.

(Заканчэнне на 2-й стар. «МС».)

Сяргей ГРЫБ. Асіповіцкі раён.

ПА ШЛЯХАХ ДЫХАЛЬНЫХ ВІРУСАЎ

Прамая лінія

На вашы пытанні адказаў дацэнт кафедры інфекцыйных хваробаў Беларускай медыцынскай акадэміі паслядыпломнай адукацыі, кандыдат медыцынскіх навук **Святаслаў ВЕЛЬБІН**:

(Працяг. Пачатак у нумарах за 21, 24 лістапада.)

— Вілейка, Алена Мікалаеўна. Паўтара года таму перанесла абструктыўны бронхіт. З таго часу задыхаюся і кашаль рэгулярна вяртаюцца. Наш урач кажа, што ў бронхах чыста. Куды звярнуцца, каб абследаваць?

— Можна звярнуцца ў вобласць або ў Рэспубліканскі навукова-практычны цэнтр пульманалогіі і фізіятрыі — спецыялізаваныя структуры. Для гэтага вазьміце па месцы жылтва накіраванне.

— Мінск, Яўгенія Івануна. Сезонна для прафілактыкі рожыстага захворвання калію біцылін-5. Ці можна ён служыць для прафілактыкі рэспіраторных інфекцый і грыпу?

— Біцылін валодае вузкім спектрам антыбактэрыяльнай актыўнасці, але на некаторыя ўзбуджальнікі інфекцый дыхальных шляхоў, напрыклад, пнеўмакок, ён дзейнічае. У дачыненні да многіх іншых узбуджальнікаў прэпарат не актыўны, таму ён не прымяняецца для прафілактыкі ВРВІ.

— Віцебск, Ірына. Скажыце, доктор, якімі народнымі сродкамі можна палегчыць першыя сімптомы віруснай інфекцыі?

— Падчас інфекцыі неабходна адляжацца, не хадзіць на працу, не кантактаваць з людзьмі, якія знаходзяцца вакол вас. Першыя сімптомы віруснай інфекцыі можна палегчыць, калі шмат піць. Пры высокай тэмпературы — 38 градусаў — абавязкова прымаць гарачаніжальныя сродкі. Вельмі карысна маліна, адвар з шыпшыны, у якім утрымліваецца вялікая колькасць вітаміну С. Рэкаменду ўжываць лімоны і іншыя цыт-

русавыя. Не забывайцеся на часнок. Ён не толькі аказвае супрацьвіруснае дзеянне, але і ўтрымлівае селен і іншыя вельмі важныя мікрэлемэнты, неабходныя для імунітэту.

— Любэ, Галіна Мікалаеўна. Ці існуюць супрацькалікі для вакцынацый супраць грыпу?

— Так, яны існуюць, які і для любой іншай вакцынацыі. Гэта алергія на кампаненты вакцыны. Напрыклад, калі гэта жывая вакцына, то часта алергія бывае на бялок курнянага яйка. У такім выпадку вакцынацыя супрацькалікавана. Яшчэ нельга рабіць прышчэпкі пры хранічных захворваннях у фазе абвастрэння, калі ёсць высокая тэмпература ці іншыя станы, што напружваюць сістэму імунітэту. Ёсць цэлы шэраг супрацькалікаваных пры імунадэфіцытах.

— Гродна, Марыя. Ці варта збіваць высокую тэмпературу ў дзіцяці?

— Высокую тэмпературу ў дзіцяці трэба збіваць абавязкова. Для гэтага ёсць розныя метады. Не рэкамендуецца толькі прымаць аспірын у сувязі з развіццём ускладненняў на гэты прэпарат. Для дзяцей прэпараты выбіраюць гэта парацэтamol, ібупрафен або іх спалучэнне. Але такімі прэпаратамі нельга захапіцца, іх трэба прымаць не частей, чым адзін раз у чатыры гадзіны ў зурставай дозе ў пераліку на масу цела. Не забывайцеся таксама аб фізічных метадах ахаладжэння. Сярод іх абціранні гарэлкай, а ў дзіцяці гэта можа быць гарэлка з вочатам або проста выкарыстаць вочат.

— Мінск, Наталія Івануна. Ці не пазна цяпер рабіць прышчэпку ад грыпу? І ўвогуле, якія

тэрміны для гэтага найбольш аптымальныя?

— Ад грыпу рабіць прышчэпку не позна. На сёння эпідэмія сезоннага грыпу няма, яна прагназуецца на пачатак наступнага года. Цяпер жа карты эпідэміялагам зблытаў новы пандэмічны грып, выпадкі якога рэгіструюцца. Аднак за ім прыйдзе хваля сезоннага грыпу. Таму прышчэпачца можна і трэба. Іншая рэч, што чалавек, які прышчэпачца, павінен быць абсалютна здаровым. А пасля прышчэпкі пажадана не захварэць на працягу тыдня пэўнага, не падхапіць інфекцыю, бо сама па сабе прышчэпка — гэта ўсё ж нагрузка на імунітэт, у выніку чаго чалавек становіцца больш успрымальным да інфекцыі. Калі, напрыклад, вы прышчэпілі дзіця, то пасля вакцынацыі не адпраўляйце яго ў дзіцячы садок ці школу, лепей пабудзьце з ім дома. Пажадана ў перыяд эпідэміі не карыстацца жывымі вакцынамі, лепш зрабіць прышчэпку забітым.

— Гомель, Антаніна Сяргееўна. Ці праўда, што сёлетні грып працякае з вялікай колькасцю ускладненняў, у тым ліку цяжкіх пнеўматыі?

— Так, сёлетні грып працякае з вялікай колькасцю ускладненняў. Аб гэтым ёсць пэўнае даследаванне, чаканіць звесткі. Пытанне яшчэ патрабуе агляду. Аднак мы ўжо цяпер бачым у нашых бальніцах, што колькасць цяжкіх пнеўматыі дастаткова высокая. Над гэтым пытаннем мы працуем: робіцца дадатковыя запасы супрацьвірусных і антыбактэрыяльных лекаваў прэпаратаў.

— Гродна, Інга. Ці можна нашкодзіць вакцынацыя супраць грыпу?

— Вакцынацыя можа нашкодзіць у тых выпадках, калі назіраюцца развіццё пачочных эфектаў. Але яны рэдкія і іх рызыка нашмат ніжэйшая, чым патэнцыяльная рызыка ад прышчэпкі.

— Маладзечна, Вольга Міхайлаўна. Як правільна насіць маск? Чула, што на вуліцы нельга заразіцца, а людзі ўсе адно насіць маскі. Ці правільна гэта?

— Ёсць марлевая маск шматразова выкарыстання. Іх можна зрабіць і самастойна — скласці марлю ў 3—4 столкі. А вось аднаразовыя маскі па ўсім правілах мяняюцца праз 2 гадзіны, пасля выкарыстання яны ўтылізуюцца. Калі ж вы былі ў кантакце з хворым у масцы, яе пажадана адразу выкінуць і замяніць на свежую...

На вуліцы няма сэнсу насіць маску. Вы толькі ускладніце гэтым сабе жыццё, вам будзе цяжка дыхаць. Вірусы ў асноўным канцэнтруюцца ў грамадскіх месцах — транспарце, паліклініках, крамах і г.д. Там маска можа дапамагчы. У нашай клініцы хворыя надзяваюць маскі, калі ідуць на працэдурны ці абследаванне. У палатэ яны маскі не носяць. Калі вы хварэеце самі, то маску трэба насіць на роце, бо вірусы перадаюцца пры размове, чханні. Але, калі вы хочаце абараніць ад інфекцыі сябе, то маска павінна быць на носе, бо заразнае перадаецца праз яго.

— Нясвіж, Алена. Як піль супрацьвірусныя прэпараты: да таго ці пасля таго, як захварэў?

— Супрацьвірусныя прэпараты, такія, як рэмантадзін, арпетол, азелтамівір прымаюць у першыя два дні хваробы, гэта эфектыўна.

Можна засцерагчы сябе ад хваробы, павышаючы імунітэт. Для гэтага трэба прымаць настойку эхінацыі ці іншыя стымулятары імунітэту. Іх можна прымаць доўгі час. Пачынаць прыём трэба да пачатку эпідэміі, а заканчваць пасля яе, інакш кажучы, на працягу 4—6 тыдняў ці нават даўжэй.

— Мінск, Аліна. Ці праўда, што аскалінавая мазь утрымлівае канцэраген, і ёй нельга доўга карыстацца?

— Мне пра гэта нікога не вядома. Я ведаю, што гэта старыя выпрабаваны сродкі і дастаткова эфектыўныя.

— Мінск, Алёна. Маёй дачцы тры гады. Яна перахварэла, быў моцны насмарк. Лячыліся сініпратам. Быццам бы, стала лепш. Але калі дзіця пайшло ў садок, насмарк з'явіўся зноў. Ці можна працягваць лячэнне гэтым прэпаратам?

— Хутчэй за ўсё, у наяўнасці рынавірусная інфекцыя, якая выклікае рознымі сератыпамі і таму спецыфічнага лячэння тут няма. Але прычына для панік няма. Сініпрат — добры прэпарат, ён сам па сабе садзейнічае адыходу макроты. Вы можаце працягваць ім лячэнне.

— А яшчэ дзіця моцна храпе ў сне. Лор-урач сказаў, што патрэбна аперацыя...

— Храп у дзіцячым узросце — гэта частая з'ява, абумоўлена анатоміяй і міндалінамі. Іх сапраўды трэба выдаляць, аднак падчас аперацыі дзіця павінна быць абсалютна здаровае.

Святлана БАРЫСЕНКА, Вольга ШАУКО. (Працяг будзе.)

Георгій МАРЧУК АФАРЫЗМЫ

О, вялікая навука дзіцячых непаспаднасці! Калі складаюць парасон, дзіця плача, бо яму здаецца, што парасон памірае.

«Пры капіталізме сумленна няма», — скардзіўся эмігрант, у якога і пры сацыялізме сумленна не было.

Старому чалавеку ўсё цяжэй і цяжэй пачувацца шчаслівым.

У жыцця няма станочных і адмоўных бакоў, яны, гэтыя бакі, ёсць у людзей.

І маленькая запалка дае вялікі агонь.

Пра памяць усе ахвотна гавораць, але без выгоды яе не турбуюць.

Адным рукі патрэбны, каб чалавец, другім — каб выкручваюць.

Адзін пісьменнік раіць другому: «Трэба ўсё спісаваць з сябе». Але найперш гэта «сябе» трэба стварыць.

Канфлікт паміж вернікамі і бязбожнікамі: — Дай мне там, — просяць Бога вернікі. — Дай мне тут, — просяць бязбожнікі.

Няма такога чалавека, якога б не змяніла каханне.

Спэца вымяраецца даўжынёю ці вагою? Яна вымяраецца часам.

Пошукі сэнсу жыцця змяніліся на пошукі грошай.

Спакой — гэта калі паважаюць твае інтарэсы.

Царква не дазваляе нам забыцца на памерлых, герояў Айчыны і ўмацоўвае наш клопат пра жыццё.

Толькі пераханушыся ў тым, што вялікі грошы немагчыма зарабіць шчырай працай, пачынаеш цаніць сацыяльную справядлівасць.

Старасць пачынае паважаць, калі сам робіш старым.

Шмат у каго спакойнае існаванне грунтуецца на неспакойным існаванні іншых.

Зайздрасць і нянавісць не ведаюць выхадных.

Радзіму любіць лёгка, калі ўсведмяляеш, што яна ў цябе ёсць.

Лібералы шануюць свабоду, а кансерватары — парадак.

Каханне — такая гармонія душы, што нават саўбачныя спевы яе не парушаць.

Армія не шкада, шкада асобнага салдата.

Нават кветкі, якія не любіш, заўсёды паліваю.

Быў такі злосны і пануры, што нават Месяц яго абыходзіў.

Калі жанчына нарадзіла, не крытыкуюць яе дзевочыя грахі.

Пісьменніку ўдаюцца тыя героі, ад якіх залежыць жыццё і смерць іншых.

Іуда таксама меў сваю думку, але ніколі яе не выказаў.

Геній — гэта талент, якому не патрэбна ўхвала.

Культура — гэта матэрыялізацыя духоўнасці ў рамёствах, фарбах, нотах, словах.

Вуліца выяўляе таленты, а школа стрыпае іх развіццю.

Могілікі — адзінае месца, дзе не хочацца марыць.

Не ўсе таленавітыя пераходзяць з класа ў клас у чаканні новых ведаў, як не ўсе бяздарныя пераходзяць з класа ў клас у чаканні першага пачування.

Калі прага жыцця пераартае ў манію жыцця — пачынаецца нейтаймаваная свабода.

«Ты мой найлепшы мужчына, ты мой адзіны мужчына...» Пачуць апошняе мужчыну непараўнальна прыемней.

Нават малакна нараджаецца не для таго, каб забіваць.

Маладосць упрыгожвае жыццё кожнага чалавека.

Самы ганаровы і дарагі госьць для малпы — сэр Дарвін.

Ты не глядзі, што ў сасыны галіны крывыя, затое ствол роўны.

Дзятрэця — гэта часовае перажыванне асобай бессэнсоўнасці свету і сябе ў гэтым часе.

Дзе гонар у чалавека, там і рашчунцы.

Яна паставіць, каб памёрці. Чаму? Ненавіджу людзей.

Абвінавачванне ў старасці нам пішуч дзеці, а прысуд падпісваюць унукі.

Пісьмізм — гэта настрой, аптымізм — воля.

У старасці ўжо нестae часу, каб прызнацца ўсяму на зямлі ў любові.

Пражыць з цешчаю пятаццаць гадоў. Нічога. Вытрымаў. Ніхто не пытае, як вытрывала яна?

Наймацнейшыя пачуцці чалавека: каханне, зайздрасць, нянавісць.

Больш за ўсё казчы патрэбна не фантазія, а сіцісласць і праўдападобнасць.

Каханне — гэта вырошчванне мужчынам і жанчынай кветкі, нараджэнне дзіцяці — красаванне гэтай кветкі.

Прырода да людзей не прыстаоўваецца.

Старасць дае асалоду здаровым.

Жыццё — трагедыя, аднак, шчаслівы той, хто яго мага раней палюбіў яго.

Каб не паніжваць узровень жыцця, не паніжайце ўзровень ведаў.

Сапраўдную сутнасць жанчыны можа ведаць толькі люстэрка.

Старасць надыходзіць тады, калі лёгка адмаўляешся ад сваіх жаданняў.

Шлюб — гэта міні-турма, у якой муж і жонка па чарзе выконваюць ролю наглядачыка і вязня.

Старасць — гэта караблекрушэнне, у якім ніхто не ўратуецца.

Геній заўсёды ў модзе.

Найшудоўнейшае на зямлі — жанчына з немаўлем на руках, найжаглівейшае на зямлі — забітая жанчына з немаўлем на руках.

ПАМ'ЯЦЬ НА АБОЧЫНЕ: «ЗА» І «СУПРАЦЬ»

Дарога да мамкі на білыя цягнечка недзе чатыры гадзіны. Кніжкі ў транспарце стараюся не чытаць — берагу вочы. У якасці альтэрнатывы доўга магу назіраць за тым, што адбываецца па той бок шкла. Раптам сярод прыроднай прыгажосці погляд выхопілае невялікі крыжык з вянокам са штучных кветак. «Прытанне з таго свету» адразу ж мяняе ход маіх думак. Ужо да самага канцавога прыпынку перад вадыма стаяць тэлевізійныя кадры аварыі, якія напярэдні бачыла ў крымінальных навінах. Узгадала і чатырох знаёмых, якія не так даўно п'яныя ўзрадзілі на вялікай хуткасці ў прыдарожнае дрэва і загінулі. На тым месцы іх родныя таксама павесілі вянок...



Фота Марыны БЕГУНЧОКАЙ.

Правіламі дарожнага руху ўсталяванне імправізаваных помнікаў каля дарог не рэгулюецца. Атрымліваецца, што не забараняецца. Наколькі прыямы адзначаць жалобныя вянокі, крыжамі, а часам нават і помнікамі, месцы гібелі на дарогах?.. Давайце разам паспрабуем знайсці адказ на гэта спрэчнае пытанне.

«Напамін аб тым, што ўсе мы ходзім пад Богам»

Настаяцкае прыхода храма Свяціцеля Мікалая Ясноўска ў Мінску айцец Павел СЯРДЗЮК перакананы, што стаўленне да імправізаваных помнікаў на абочыне дарогі, у першую чаргу, залежыць ад свядомасці, святапогляду канкрэтнага чалавека.

— У жаданні людзей тамак чым на захавача памяць аб загінулым у аварыі асабіста ён не бачу нічога дрэннага. Калі я вучыўся на чаквёртны курсе Мінскай дзюхайн семінарыі, дарога, якая злучае Жыровы са Слонімам, забрала майго аднакурніка і яго нявесту. На маладых людзей, якія вярталіся пешшу, праведзены хворую сяброўку, наехаў п'яны кіроўца. Іх родныя ўсталявалі на месцы здаарожныя крыжы. Я і штораж, калі праязджаю гэты знак памяці, малюся за спачын душой сваіх сяброў Васіля і Таццяны. Нярэдка аварыі адбываюцца ў адных і тых жа месцах, што даволі проста патлумачыць. Складаныя павароты, нярэчныя адлегласці дарог... Кіроўца бачыць вянокі і насцярожваецца, праз пару метраў — другі — і збяўляе хуткасць. Такім чынам «прыдарожныя знакі» нагадваюць людзям, што «ўсе мы ходзім пад Богам». Лічу, што добра было б, каб на месцах, дзе часта гінуць людзі, узводзілі невялікія капічкі, які напрыклад, гэта было зроблена на месцы забойства імператара Аляксандра II у Пецярбургу. Цяпер там замест капічкі, як вядома, знаходзіцца храм Спас-на-крыхі.

«Для смутку ёсць спецыяльныя месцы»

Намеснік жа начальніка УДАІ МУС Васіль БУЛЬБЯНКОў лічыць, што ўсяму павінна быць сваё месца.

— Месцы памяці не павінны знаходзіцца на дарозе. Для гэтага ёсць могілкі, куды і трэба пры-

ходзіць, каб аддаць даніну памяці, ускласці кветкі і вянокі. Крыжы на абочыне, кажу як кіроўца, адцягваюць увагу. Я лічу, што ўжо лепш на гэтым месцы пасадзіць прыгожы куст ці, калі нехта вырашыў папярэдзі кіроўцаў аб небяспецы, усталяваць знак «будзь асцярожны, кіроўца!». Гэта мае асабістае меркаванне. І я вяртаюся да людзей: «не рабіце гэтага».

Падчас падрыхтоўкі публікацыі я выслухала мінства палярных меркаванняў кіроўцаў і пешаходаў на узнятую тэму. Зараз вайшай увазе сямья цікавая з іх.

жалоўную стужку — напэўна, тут некалі нехта паміраў. На мой погляд, месца, дзе душа пакінула блізкага, лепш было б адзначаць так, каб толькі ты яго бачыў.

Уладальнік аўтамабіля «Пежо» Уладзімір КАРПАЎ таксама лічыць, што паміць аб блізкіх — рэч асабістая. Яна павінна жыць у душы, яе не трэба назойліва падцяоўваць знешнімі атрыбутамі. Больш за тое, вянокі і крыжы адцягваюць увагу кіроўцы і могуць стаць прычынай новага ДТЗ. У ідэале ж заканадаўства павінна рэгуляваць усталяванне памятных знакаў.

«Хутка па дарозе будзем ездзіць як па могілках»

— У свеце на дарогах штогод гінуць тысячы чалавек, — разважае аўтамагнар, бацька маёй знаёмай Сяргей ПАНЦЯЛЕУ. — Самі падумайце, калі кожнай ахвяры ДТЗ паставіць помнік, дарога ператворыцца ў сцэнарыі могільнік. Я лічу, што калі кіроўца — ліхач, то ніякія памятныя знакі не прымусяць яго скінуць хуткасць. Гэта як курцы: папярджанне на пачку сьцяга, а рука цягнуцца за цыгарэты.

Як бачым, колкі людзей — столькі меркаванняў. Гучалі нават радыкальныя прапановы — ставіць ля трас аўтамабілі (дакладней, тое, што ад іх засталася), якія бавылі ў аварыі, маўляў, які дадуць большы эфект, чым помнікі.

Прад тым, які здаецца публікацыю, вырашыла зазірнуць на фотаму і інтэрнэце. Ненавіта там знайшла нататку Наталі МАЛЬКОВАЙ з Вільнюса. Жанчына расказвае, што калі я дома разбіўся малады чалавек на матацыклі. Яго блізка на месцы яго гібелі паставілі кроквы, пастанана прыязджаюць на месца аварыі, мяняюць кветкі і запальваюць свечку. Прасіла іх лепш пасадзіць там у знак памяці прыгожы ружовы куст ці якое дрэва. Ні ў якім. У самой жа рука не падмаецца прыняць...

... * * *

«Не выстаўляць гора напалаказ»

— Я лічу, што гэта не проста няправільна, але і непрыгожа ў дачыненні да іншых людзей, — разважае кіроўца са стажам, падпрыймальнік і маці паярвы дзіцяці Наталія КАРНІЛАВА. — Людзі паміраюць не толькі на дарогах. І калі зыходзіць з такога падыходу да памяці, то практычна ў кожнай бальніцы трэба да ложка павесіць

«Погляд выхопілае невялікі крыжык з вянокам са штучных кветак. У пачатку, расплаваючы пра сваю дарогу дадому, я змаўчаю тае, што пластмасавае вянокі чырвоныя кветкі па чарнелі ад куродыму, а падгілы крыжык пакасіўся. Так паміць з цягам часу ператварылася ў смецце... Вось вам, калі ласка, і яшчэ адно меркаванне...»

Надзея ДРЫЛА.

У вытворчасці суда Навагрудскага раёна Гродзенскай вобласці знаходзіцца грамадзянскае справа аб абвешчванні памёрлага ПТАШКО Валерыя Віктаравіча. 24 мая 1954 года нарадзіўся, ураджэнец п. Вяліка Старца Чардынскага раёна Пермоўскай вобласці Расійскай Федэрацыі, апошняе месца жылтва: Гродзенская вобл., г. Навагруд, вул. Будзёнага, дом 21, кв. 1, які ў 2002 годзе выехаў у Украіну. Прысуда да ўсіх грамадзян і крымінальных асобаў, якіх маюць звесткі пра ПТАШКО В.В., паведамляць іх суду Навагрудскага раёна Гродзенскай вобл. (г. Навагруд,

вул. Высокая, 25, тэл. 2 51 39) на працягу двух месяцаў з дня апулікавання аб'явы ў суд горада Жодзіна паступіла заява аб прызнанні адсутнасці бэ вестак ПТАШКО Ірыны Ірыны. 15 студзеня 1969 года нарадзіўся, ураджэнец г. Жодзіна, апошняе вядомае месца жылтва: Мінская вобласць, г. Жодзіна, вул. Цімоцькава, д. 8, кв. 34. Прысуда да ўсіх грамадзян і крымінальных асобаў, якіх маюць звесткі пра ПТАШКО І.І., паведамляць іх суду г. Жодзіна Мінскай вобл. (г. Жодзіна, вул. Браская, д. 5А, каб. 5) на працягу двух месяцаў з дня апулікавання аб'явы.

ФОНД «МІНСКОБЛГОСІМУШЕСТВО» (арганізатар аукцыяна) 28 декабря 2009 г. в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5 проводит аукцион по продаже объектов, находящихся в республиканской собственности, и права заключения договоров аренды земельных участков, необходимых для их обслуживания

На аукционные торги выставляются:


ЛОТ № 1 Сведения о предмете аукциона: **Капитальное строение** (инв. № 643/С-8437), **капитальное строение** (инв. № 643/С-9218) и право заключения договора аренды земельного участка, необходимого для его обслуживания. Одноэтажное здание автокасса (инв. № 643/С-8437) с двумя навесами, общей площадью 90,9 кв.м, 1983 года постройки, фундамент бетонный, стены и перегородки кирпичные, перекрытие чердачное ж/бетонное, крыша рулонная. Имеются инженерные коммуникации (отопление, электроснабжение). **Капитальное строение** (инв. № 643/С-9218) — асфальтобетонное покрытие площадью 470 кв.м, 1983 года ввода в эксплуатацию, материал — асфальтобетон. Объекты расположены по адресу: Минская область, Уденский район, г.п. Уречье, на земельном участке площадью 0,0885 га с кадастровым номером 623455700001001093. Срок аренды земельного участка



ЛЕСУ СЛУЖЫЎ, МАСТАЦТВУ... СЛУЖЫЦЬ

Шмат дзесяцігоддзяў не развітаецца з гэндэлімі і фарбамі беларускі лясавод Анатоль Бухаркін. Лясавод незвычайны мастак-прыродолюб размаўляе дзевяты дзясяткі. У сестру мастра ў вёсцы Домжарыцы, калі ён працаваў над царговым палатном. Менавіта працаваў, хоць даўно на пенсіі. Творчая энэргія не дазваляла гэтаму чалавеку сядзець без справы і асыяляла яго вочы натхненнем.

Ляснічы з душою мастака. Творца, які прысвяціў



Анатоль КЛЯШЧУК. Фота айгара. Лепельскі раён.

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦЫЯ

ООО «СИ-трейдинг» на строітэлье жылога дома № 7 (тыповых патрэбніцкіх якасцяў) по г/п в мікрорайоне № 1 жылога раёна «Копішча» в Мінскай раёна

Інфармацыя аб астройстве: **Общество с ограниченной ответственностью «СИ-трейдинг».** Зарэгістраванае рашэннем Мінскага абласнога ісполнительнага камітэта ад 30 апреля 2003 г. № 318 в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 690237128.

Место нахождения: 223053 Республика Беларусь, Минская область, Минский район, р-н д. Боровая, д. 1, каб. 403, пересечение Логойского тракта и МКАД, телефон/факс: 237 94 03.

Режим работы: понедельник-пятница: с 09:00 до 18:00, выходные дни - суббота, воскресенье, обед: 13:00-14:00; работа не производится в государственные праздники и праздничные дни.

В течение предыдущих трех лет организацией строительство не осуществлялось. **Информация о проекте строительства:**

Цель строительства - исполнение инвестиционного проекта по договору о привлечении средств для финансирования жилищного строительства в границах: ул. Гинтовта г. Мінска - восточная граница лесного массива, прилегающего к Мінскай кольцевой аўтамабільнай дарозе і аўтадарозе «Мінск-Віцебск» - аўтадароза «Копішча-Заславль» - западная граница лесного массива, прилегающего к аўтадарозе «Копішча-Заславль».

Реализация проекта осуществляется в соответствии с решением Мінскаго районнаго ісполнительнага камітэта ад 29.08.2008 г. № 5852 «О разрешении строительства ООО «СИ-трейдинг» объекта: «Жылыя дома (тыповых патрэбніцкіх якасцяў) №№ 5, 6, 7 на территории микрорайона № 1 жылога раёна Копішча с выделением публичных комплексов № 1, № 2 и № 3. Жылой дом № 7. Публікацыйны комплекс № 3».

Начало строительства - ноябрь 2009 года.

Проектная документация прошла в установленном порядке государственную экспертизу на основании полученных заключений в РУП «Госэкспертиза по Мінскай области» от 11.02.2009 г. № 3744-9/08. Мінскай абласным камітэтам прыродных рэсурсоў і аховы апрадукаванай сроды ад 30.09.2008 г. № 435.

Строительный объект расположен на территории микрорайона № 1 жылога раёна «Копішча» Мінскай раёна, р-ном с осявоенымі гарадскімі тэрыторыямі - районом многоквартирной жилой застройки «Уручье» с развитой городской инфраструктурой - с юга граница города Мінска - ул. Гинтовта, с запада и севера - территория деревни Копішча, с востока - лесной массив УП «Мінскае лесарпарковае хазяйства».

Объект долевого строительства - многоквартирный 21-этажный, 209-квартирный жилой дом № 7 по генплану (типовых патрэбніцкіх якасцяў), с подвалом, теплоточным и теплым чердаком, высота жилых этажей - 3,0 метра, подполка 2,78 м. Фундамент выполнен в виде монолитного каркаса с буронабивными сваями. Жылой дом аборадуван ліфтамі с ліфтовым мурасорободом.

Наружная отделка - фасад оштукатуривается и окрашивается белым, серым и золотисто-охристым цветом. Все квартиры имеют летние помещения (лоджии).

Жылая часта аб'ёмна плошчайою кварцёр 10832,31 м², воего кварцёр - 209. Согласно Указа Президента Республики Беларусь от 15.06.2006 г. № 396 «О долевом строительстве многоквартирных жилых домов» для привлечения юридических и физических лиц к строітэлье по договору создания объекта долевого строительства предлагается, по состоянию на дату опубликования проектной декларации 30 сентября, в том числе:

- однокомнатные - максимальная общей площадью - 44,6 м² - 30 квартир; Цена 1м² общей площади на дату опубликования проектной декларации для физических лиц, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий - 3000000 бел. рублей. Для физических лиц, не состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - 3380000 бел. рублей.

Межквартирные лестничные клетки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, крыши, технические этажи и подвалы, другие места общего пользования, несущие, ограждающие несущие конструкции, механическое, электротехническое и иное оборудование, находящееся за пределами или внутри жилых и (или) нежилых помещений, элементы озеленения и благоустройства, а также иные объекты недвижимого имущества, служащие целевому использованию здания, поступают в общую собственность дольщиков.

Благоустройство включает озеленение территории, предусмотрено устройство тротуаров, дорожек, детской и хозяйственной площадок, автостоянок для временного хранения автомобилей.

Застроітэлье по строітэлье: - разрешение на строительство Мінскаго районнаго ісполнительнага камітэта ад 28.10.2009 г. № 6874; - свидетельство (удостоверение) о государственной регистрации создания земельного участка и возникновения права постоянного пользования на него от 16.07.2009 г. № 600/192-6451;

- проектно-сметная документация, прошедшая в установленном порядке государственную экспертизу, заключение РУП «Госстройэкспертиза по Мінскай области» от 11.02.2009 г. № 3744-9/08;

- заключение государственной экологической экспертизы Мінскаго абласнога камітэта прыродных рэсурсоў і аховы апрадукаванай сроды ад 30.09.2008 г. № 435; - договор строительного подряда с ООО «Гримед» от 28.10.2009 г. № 28/10; - выданные Инспекцией департамента контроля и надзора за строітэлье по Мінскай области разрешения на производство строітэлье-монтажных работ от 29.10.2009 г. № 1-111/Ж-15609.

Предполагаемый срок ввода в эксплуатацию жилого дома - апрель 2011 года. Строітэлье жылога дома осуществяется ООО «Гримед» в качестве генерального подрядача (договор № 28/10 от 28.10.2009 г.).

С планировкой квартир можно ознакомиться по адресу: Мінскай область, Мінский район, р-н д. Боровая, д. 1, каб. 403 (Бизнес центр «Квабел»), пересечение Логойского тракта и МКАД. Дополнительно информацию можно получить по телефонам: 237 94 03, 8(029) 606 29 96.

НЯГОРКАЕ ВЯСЕЛЛЕ

Брыльянтавыя юбіляры Людміла і Равіль Латыпавы ўзрўнення, што сакрэт даўгалецця — у задавальненні ад жыцця

На вяселлі Латыпавых не крычалі «Горка!» Ды і не вяселле гэта было, а сціплага вясчэра, куды за прасілі суседа са скуркы. Напаўна, проста жэ з пункту гледжання сучасных маладых, якія імкнучыся дзеля будучага шчасця ўсё дакладна рабіць паводле традыцый, ды іх бацькі пільна сочаць, ці правільна жані і нявеста стаць на руніку.

Але Людміла Паўлаўна і Равіль Нагімавіч пераканваюць сваім жыццём, што самае галоўнае — не знешняя атрыбуты, а ўнутраны змест. Яны пражылі разам 60 гадоў, і сёлета святкавалі (анюў-такі, даволі сціпла) брыльянтавае вяселле!

Дзявочае прозвішча Любові Паўлаўны — Смарыга. Яе радавод паходзіць з Літвы: дзед-настаўнік ў часе сталынінскіх рэформы на быў 6 гектараў зямлі ў Магілёўскім раёне і пераехаў з Прыбалтыі ў беларускі край. Пасля рэвалюцый зямлю адабралі, гаспадарку разаралі, і ўсіх заганялі ў калгас.

Але ўсё ж я з паваягі стаўлюся да савецкай улады, — кажа Любові Паўлаўна. — Таму што ў нашай вёсцы было дзве сотні жыхароў, а пісьменных можна было па пальцах пералічыць, людзі распіваліся крыжам.

Любові Паўлаўна была ў партызанах, а пасля вайны скончыла педагагічны тэхнікум і трапіла па размеркаванні на Урал спецыяльна, каб мяне знайці, — смяецца 84-гадовая Равіль Нагімавіч. — Знайшла і сюды прывезла. І я вельмі шчасліва. Я кахаю сваю жонку.

Татарскі нораў
Яны сустрэліся на танцах ў 1949 годзе. Малады фронтвік ў ваеннай форме і прыгажуня з Магілёва танцавалі пад гармонік «Сіноў хустачку» і «Зямлянка». «Ну і да-таваліся!» — усміхаюцца Латыпавы. Прычым маладая не ведала, што закахалася ў татарына: Равіль называў звычайным імем — Аркадзе.

Аднак аднойчы яму прыйшоў ліст ад маці. Калі Людміла ўбачыла незнаёмыя літары на канверце, здзівілася: «Што гэта за немцы табе пішуць?» Давалася прызнацца:

не немцы, а маці — на роднай татарскай мове. — Ён быў сімпатычны, энэргічны і просты, вельмі шчыры, — Людміла Паўлаўна цяпер узгадвае, за што пакахала мужа. — Праўда, характар няпросты: можа выбухнуць і адрозу ўсё скажаць, але я тут прытрымліваюся сябе і саступаю. У сям'і, вядома, трэба дараваць адно аднаму.

— А потым я пазнаёміў каханую дзюччыну з бацькамі, прасіў іх дазволу на шлюб, — узгадвае Равіль Нагімавіч. — Але маці за галаву схвалілася: маўляў, мы ж татары, мусульмане! Жонка, па іх разуменні, павіна быць толькі сваёй, татаркай. Але я вырашыў па-нашаму.

Маладыя, якія не зважалі на нацыянальнаы і рэлігійныя адрозненні, вырашылі папросту збегчы. Яны працягалі ў газеце, што на Паўднёвым абагачальным камбінаце ў Крывым Рогу патрабуюцца вадзіцелі. Ніякай маёмасці ў маладой сям'і не было: у яе — адна спадніца, у яго — адны штаны. Людміла чкала дзіця. Але ва Украіну паехаў смела: атрымалі там маленькую кватэру і нават прыдбалі сціплую мэблю.

Бульба-антыголад
— А ў Магілёў мы трапілі, калі у Крывым Рогу здарылася моцная засуха, — узгадвае Латыпаў. — Зямля была ў расколах, бульба нават не ўзышла. Тады жонка мне прапанавала паехаць у Беларусь: маўляў, бульба там заўсёды ёсць, галоднымі не будзем. Мяне, праўда, не хацелі зваляцца: я быў добрым работнікам, які не п'е і не курчыць, а з раніцы да вечара працуе. Аднак мы цвёрда вырашылі і паехалі.

— Калі вярнуліся ў 1955 годзе ў

Магілёў, то жыццё пачалі будаваць нанова, — кажа Людміла Паўлаўна. — Гэта быў маленькі гарадок, дзе дахі ў многіх хат былі саламяныя. Адзін валькі будынак — Дом Саветаў, і тое без вокнаў. Цяжка было знайці працу.

Равіль уладкаваўся слесарам на аўтабазе, жонка атрымала працу ў аўтабусным парку. Людміла Паўлаўна, дарчы, ужо ў 60-я гады была дэпутатам раённага Савета: «Дэпутатам за тым часам не на аўтамабіль ездзілі, а пешшу па дварах хадзілі, працавалі са скаргамі людзей».

Яны выгадалі дваі дзцякі, на крэдыт пабудавалі дом, і толькі ўжо на схіле працоўнага жыцця Латыпавы пераехалі ў добраападкаваную кватэру.

— Ведаецца, я працаваў ад золку да вечара, мы будавалі, дом трэба было даглядаць: то агародка

паляцка, то дах пангуню, то печка дыміць, і так бясконца, — узгадвае гаспадар. — Мне адзін прычельце раў і сцірчыць: ты ж заслужыў чалавек, бавяў медаль машы, развідзіцца з жонкай чкава і атрымаець кватэру. Але пра гэта я і падумаць не мог.

Цуд на дарозе
Але аднойчы Равіль Латыпаў усё ж такі нагадаў уладзе пра свае заслугі. Гэта было ў Башкіры. Разам са знаёмым старшынёй сельскага Савета вырашылі напісаць у Прэзідыум Вярхоўнага Савета СССР Кліменту Варашылаву. Напісалі пра раненне пад Варшавай, дзе ў выніку выбуху адарвала пальцы на



Майму «Масквічу» 59 гады, а ён і сёння ездзіць па магілёўскіх вуліцах!



гі. І на кожнай старонцы старшыня для спраўднасці паставіў пячаткі. Ліст быў напісаны, калі шчыра, у час сяброўскага застоля. Выніку ад яго ўжо на цвярозых галавы заўважылі не чакалі, але просьба ўжо накіравалася ў Крэмуль.

— Праз год прыходзіць мне ліст ад чыгуначнай станцыі з пагрозай: тэрмінова забярыце ваш аўтамабіль, альбо канфіскаем у аход дзяржавы! — расказвае Равіль Нагімавіч. — А я і не думал! Я атрымаў «Масквіч-402» па сабекошце, 1,5 тысячы рублёў! Старшыні сельскага Савета за ўдзел барана падарыў. Аўтамабіль — за тым часам неверагодна ўдана!

У гэтай бочцы мёду была і не-прыемная лыжка. Ягоў аўтамабіль не адрехаў ад станцыі і кіламетра, як ударыўся ў прычэп. Можна было ўпаасі ў істрыку і паверчыць у нешчасліва аўтамабіль, але Латыпава так проста не ўзяць!

— Гэта была адзіная аварыя за ўсё жыццё! — кажа ён. — Майму «Масквічу» 59 гады, а ён і сёння ездзіць па магілёўскіх вуліцах!

Але што Магілёў! Яшчэ не так даўно Равіль Нагімавіч ездзіў на ім у Кіев, па любімыя кіеўскія тарты, і ў Маскву па запачкі. Хоць, пры-знаецца, кожным разам для атрымання пасведчання аб тэхнагледзе даводзіцца рабіць уражанне ўсімі сваімі ветэранскімі медалямі.

— Аднойчы інспектар ДАІ мяне спыніў на дарозе і строга запытаўся пра раманы бяспекі, — узгадвае вадзіцель са стажам болей чым у паўстагоддзя. — Я кажу, няма, на заводзе не зрабілі. Тады спытаўся пра год выпуску. Я сказаў: — 1956 год, і больш пытаньняў не было.

Гэта аўтамабіль — сапраўды ра-рытэт. Так, час пакінуў на ім свае сляды, але «Масквіч» завёўся з першага разу. Ён захаваў свой асноўны блакітны (хоць ужо і не родны) колер, ёсць і уздзябленне чырвонымі палосамі. Рэальна прыгожы плыцёнкай з рознакаляровых тэлефонных прадаў — гэта было модна (бо даступна) за савецкім

часам. Спідометр давялося мяняць тройчы: пасля 100 тысяч кіламетраў старыя спыніліся.

Доўгія леты і зімы

— У чым сакрэт даўгалецця? — задумаўся Равіль Нагімавіч. — Трэба ўсё рабіць самому, тады і трывала будзе.

Гэта пра ротра-аўтамабіль ці пра сябе? Ды пра ўсё разам. — Мы перажылі ўсе ўлады, ад Сталіна і да сёння, — кажуць жонка і муж.

Яны узгадваюць, што вельмі цярпа было пасля вайны, калі проста нічога не было. Старшынёй гадамі Латыпавы лічыць і 80-ы, калі абсяцніліся банкаўскія ўклады і людзі страцілі ўсе свае працоўныя зберажэнні.

— Дронна было, што савецкая ўлада была аднапартыйная: што ха-чу — тое і рабілі, — кажа Людміла Паўлаўна. — А вось Гарбачова, пра-бава, я лічу здраднікам: мне пада-ецца, ён адстойваў свае пераканан-ні, а на людзей не звяртаў увагі.

— А лепей за ўсё жывецца ця-пер, — весела гаворчыць Равіль На-гімавіч. — Але ўжо жыць няма калі. Мне 84 гады, а маёй жонцы — 87.

Латыпавы дасюль захаваў і ў вёсцы Будзішча Магілёўскага ра-ёна старую хату, якая належала бацькам Людмілы Паўлаўны. Лі-чаць яе не проста лепшаму, але і гістарычнай каштоўнасцю: у час вайны там месціўся штаб парты-занскага атрада Асмана Касаева.

Сёлета, у часе вандроўкі ў вёс-ку, у стары аўтамабіль забралася кацяня. Знайшла яго толькі ў Магі-лёве і вырашылі: будзе сваім. Бе-ларэжскае стварэнне з кітай мязы і шыкоўным хвостом назвала Вась-кам, і ён радуе сваіх гаспадароў.

— Каб атрымаць шанец на даўгалецце, трэба жыць з зада-вальненнем, — кажуць жонка і муж Латыпавы. — Шмат праца-ваць, кахаць чалавека і ніколі не зайздросціць.

Ілона ІВАНОВА. Фота Ірыны САВОСНАЙ.

«СТАЎ КРОПКУ, ДЖЭФ ПЛАТ!»

УСЁ ж такі добра, што беларускі клуб выступае ў чэмпіянаце КХЛ. Колькі ён ні гуляе крыйкі: маўляў, трэнеру легіянераў за свае ж грошы, не даём гульцё беларусам і гэтак далей, але радасныя хвіліны перамоў пераважаюць усё астатняе. Цяжка ўявіць нават, да якіх глыбін апушціўся б настрой заўзятараў мінскага «Дынама», калі б туманны вечар панядзелка прынёс чарговае, пятае запар, паражэнне.

А яно было даволі верагоднае. У гоцы прыхаў яраслаўскі «Лока-матэў» — каманда, што займае другое месца ў Заходняй канфе-ранцыі — з «Галоўным машыніс-там» фінам Кары Хейкіля на чале. Не верылі ў добры вынік, напэўна, і тыя гледачы, якія засталіся дома, пакінушы Палац спорту без звык-лага аншлагу. Сіратліва на пляцоў-

добраю традыцыю першы перыяд праводзіць на вялікіх хуткасцях і з несумленным перавагам над лю-бымі супернікамі. Вось і цяпер, не паспелі яраслаўцы прызычыцца да мінскага лёду, як Дзянісаў, За-дзялёнаў і Шэўц ператварылі лік на табло са стартавых нульў на 3:0. Пры тым, што з іншага боку пла-цоўкі Мезлін нават па-сапраўдому ні разу не ўступіў у гульнію. Мяркую, шмат у каго ўзнікла думка: «Наўжо гэта тое самае «Дынама», якое па-ру дзён таму бязвольна саступала «МВД» і «Спартак»?» На жаль, тое.. На жаль, бо другі і трэці пе-рыяды яркава прадэманстравалі

невывелчанасць «хваробы». Проста давесці супрацьстаянне да пера-моў нецвякава. Трэба абавязкова прымуціць пахвалявальна заўзятара, прынеўсці тым самым у гульнію элементы інтрыгі. Такія сцэнары ў Мінскай каманды «Пішуща» над-ліва звычайна паспяхова. 23 лістапада атрымалася з «Хпі эндэм». Пасля таго, як «Лакаматыў» у апошняй трэці зраўняў лік, а дадатковы 5 хвіліны галоў не прынеслі, былі пры-значаныя буліты, у якіх Андрэй Ме-зін, адбіўшы два кідкі з трох, шчы-раз паказаў высокі ўзровень сваёга майстэрства. Пераможная ж кроп-ка на рахунку Дзефа Плата.

...Як бы ні заварожвала сама гульнія, якія б эмоцыі яна ні выкліка-ла, галоўнае ў гэты туманны вечар адбывалася ў пералыку. Бацькі ма-ленькага хлопчыка Вані Цярдыка з рук капітана «бела-блакітных» Влі Пелтанена атрымалі чэк на дова-лі вярнуць суму, сабраную падчас дабрачыннага пешага паходу, арга-нізаванага Федэрацыйнага хавяя нашай трэці зраўняў лік, а дадатковы 5 хвіліны галоў не прынеслі, былі пры-значаныя буліты, у якіх Андрэй Ме-зін, адбіўшы два кідкі з трох, шчы-раз паказаў высокі ўзровень сваёга майстэрства. Пераможная ж кроп-ка на рахунку Дзефа Плата.

ТОЛЬКІ МАМАЙ НЕ МОЖА БЫЦЬ?

КАЛІ я спытала ў сваёго знаёма-кара, чаму яго сын вырваў секцыю каратэ, ён пацінуў пльчымі. «А я адкуль ведаю? Мая задача вазіць і плаціць», — быў адказ. Спытаўшы маму, я пачула падрабязнае тлумач-ненне схільнасцяў і пажаданняў дзі-цці. Выхаваннем дзцяці ў беларус-кай сям'і займаецца звычайная маці. Тата, згодна са стэрэатыпамі, — гэта пастаянна заняты суровы мужчына. Аднак для дзіцяці жыццёва неабход-ная ўвага абодвух бацькоў...

— Мы пакуль адстаём ад Еўропы ў такім кірунку, як гендарны баланс, — кажа Андрэй Туравец, дырэктар Мінскага гарад-скога цэнтра сацыяльнай дапамогі сям'і і дзцякам. — Жанчына займаецца гаспадар-кай і сям'ёй, пры гэтым можа і цяжка праца-ваць. Мужчына стара-ецца пазбягаць хатняй сямейнай сферы, і гэта не адпавядае сацыяль-наму ўзроўню развіцця грамадства. У Швецыі, чыі досвед мы вывуча-ем, больш глыбока, таты больш прыцягнутыя да выхавання дзцяці і сямейнай праблематыкі.

Мужчыны мо-гуць задаваць пытанні, якія іх хвалююць, абмяняцца досведам і вырашаць свае праблемы. Прынцып «муж-чына—мужчына», а значыць затаргаваная забарона прысутнасці на занятках жанчын, дазваляе татам абмяркоўваць самяя пата-емныя праблемы.

Па ўзроўню шведскіх груп за падачы Мінскага гарадскога цэнтра сацыяльнай дапамогі сям'і і дзцякам у Беларусь сёлета створа-на пляч тата-школы. Чатыры ў Мінску і адна ў Гомелі.

Заняткі звычайна праходзяць два разы на месяц на базе тэ-рытарыяльных цэнтраў сацыяльнай абароны. — Назва «школа» крыйку бярэжэжы людзей, — кажа Андрэй Туравец, — але на занятках ніхто нікога не вучыць. Праўда, калі ёсць жаданне ў саміх

Прынцып «мужчына—мужчына»
Для вырашэння праблемы гендарнага дысбалансу ў Швецыі былі створаны спецыяльныя тата-школы. Гэта групы для мужчын, якія збіраюцца стаць альбо ўжо сталі бацька-мі. Заняткі ў групах да 10 чалавек праводзіць спецыяльная падрых-таваны мадэратар, які сам з'яўляецца баць-кам. Тут мужчыны мо-гуць задаваць пытанні, якія іх хвалююць, абмяняцца досведам і вырашаць свае праблемы. Прынцып «муж-чына—мужчына», а значыць затаргаваная забарона прысутнасці на занятках жанчын, дазваляе татам абмяркоўваць самяя пата-емныя праблемы.

АКАЗВАЕЦА...
Шведы правялі даследаванне сярод 8 тыс. бацькоў, павола з якіх прайшла навучанне ў тата-школе, а павола — не. Высветлілася, што ў татаў, якія прайшлі заняткі, паказ-чыкі фізічнага здароўя, змацый-нага стану ў сям'і, а такса-ма самаадчування нашмат вышэйшыя.

— Мы пакуль адстаём ад Еўропы ў такім кірунку, як гендарны баланс, — кажа Андрэй Туравец, дырэктар Мінскага гарад-скога цэнтра сацыяльнай дапамогі сям'і і дзцякам. — Жанчына займаецца гаспадар-кай і сям'ёй, пры гэтым можа і цяжка праца-ваць. Мужчына стара-ецца пазбягаць хатняй сямейнай сферы, і гэта не адпавядае сацыяль-наму ўзроўню развіцця грамадства. У Швецыі, чыі досвед мы вывуча-ем, больш глыбока, таты больш прыцягнутыя да выхавання дзцяці і сямейнай праблематыкі.

Мужчыны мо-гуць задаваць пытанні, якія іх хвалююць, абмяняцца досведам і вырашаць свае праблемы. Прынцып «муж-чына—мужчына», а значыць затаргаваная забарона прысутнасці на занятках жанчын, дазваляе татам абмяркоўваць самяя пата-емныя праблемы.

Мужчыны мо-гуць задаваць пытанні, якія іх хвалююць, абмяняцца досведам і вырашаць свае праблемы. Прынцып «муж-чына—мужчына», а значыць затаргаваная забарона прысутнасці на занятках жанчын, дазваляе татам абмяркоўваць самяя пата-емныя праблемы.

— Мы пакуль адстаём ад Еўропы ў такім кірунку, як гендарны баланс, — кажа Андрэй Туравец, дырэктар Мінскага гарад-скога цэнтра сацыяльнай дапамогі сям'і і дзцякам. — Жанчына займаецца гаспадар-кай і сям'ёй, пры гэтым можа і цяжка праца-ваць. Мужчына стара-ецца пазбягаць хатняй сямейнай сферы, і гэта не адпавядае сацыяль-наму ўзроўню развіцця грамадства. У Швецыі, чыі досвед мы вывуча-ем, больш глыбока, таты больш прыцягнутыя да выхавання дзцяці і сямейнай праблематыкі.

МЕРКАВАННЕ
Алена, жонка Міхаіла Мацкевіча: — Калі муж пачаў выкладаць у тата-школе, стаўленне яго да сына змянілася. Стаў больш прай-маць любові да яго. Часам у нейкіх канфліктах менавіта ён выступае міратворцам. Спачатку калі муж даваў парады па выхаванні, мне было нікавата. Але пасля я разумела, што прыслуш-ца вярта.

— Мы пакуль адстаём ад Еўропы ў такім кірунку, як гендарны баланс, — кажа Андрэй Туравец, дырэктар Мінскага гарад-скога цэнтра сацыяльнай дапамогі сям'і і дзцякам. — Жанчына займаецца гаспадар-кай і сям'ёй, пры гэтым можа і цяжка праца-ваць. Мужчына стара-ецца пазбягаць хатняй сямейнай сферы, і гэта не адпавядае сацыяль-наму ўзроўню развіцця грамадства. У Швецыі, чыі досвед мы вывуча-ем, больш глыбока, таты больш прыцягнутыя да выхавання дзцяці і сямейнай праблематыкі.

— Мы пакуль адстаём ад Еўропы ў такім кірунку, як гендарны баланс, — кажа Андрэй Туравец, дырэктар Мінскага гарад-скога цэнтра сацыяльнай дапамогі сям'і і дзцякам. — Жанчына займаецца гаспадар-кай і сям'ёй, пры гэтым можа і цяжка праца-ваць. Мужчына стара-ецца пазбягаць хатняй сямейнай сферы, і гэта не адпавядае сацыяль-наму ўзроўню развіцця грамадства. У Швецыі, чыі досвед мы вывуча-ем, больш глыбока, таты больш прыцягнутыя

ПРАВІЛЫ ПРАВЯДЗЕННЯ РЭКЛАМНАЙ ГУЛЬНІ «ПАДПІШЫСЯ НА «ЗВЯЗДУ»

I. АГУЛЬНЫЯ ПАЛАЗЖЭННІ

1. Рэкламная гульня пад назвай «Падпішыся на «Звязду» (далей — Гульня) праводзіцца на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь у адпаведнасці з гэтымі Правиламі ў тэрмін з 25 лістапада 2009 года па 30 сакавіка 2010 года ўключна з мэтай стымулявання росту падпіскі на газету «Звязда» на першы квартал або першае паўгоддзе 2010 года.

2. Арганізатар Гульні — Установа «Рэдакцыя газеты «Звязда» (далей — Арганізатар), месца знаходжання: 220013, г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10А.

II. ПРЫЗАВЫ ФОНД ГУЛЬНІ

3. Прызавы фонд рэкламнай гульні «Падпішыся на «Звязду» сфарміраваны за кошт маёмасці арганізатара гульні — Установы «Рэдакцыя газеты «Звязда» і складаецца з наступных рэчў:

№ п/п / Назва	Колькасць (шт.)	Цана за шт. з ПДВ (руб.)	Усяго з ПДВ (руб.)
1. Электрафен FA-5564-1	7	39 397,86	275 785
2. Пыласос Samsung VC 5853 SU3B/SBW	7	163 721,43	1 146 050
3. Тэлевізар «Віцязь» 54ctv720-7, г. Віцебск	7	305 000	2 135 000
4. Мікрахвалевая печ Daewoo KOR-4115 SA	1	238 085	238 085
5. Халадзільнік «Атлант» МХМ 2835-90, ЗАТ «Атлант», г. Мінск	1	817 520	817 520

Усяго прызавы фонд рэкламнай гульні «Падпішыся на «Звязду» складае 4 612 440 (Чатыры мільёны шэсцьсот дваццаць тысяч чатырыста сорак) беларускіх рублёў.

III. УМОВЫ ЎДЗЕЛУ Ў ГУЛЬНІ

4. Рэкламная гульня «Падпішыся на «Звязду» праводзіцца з мэтай стымулявання росту падпіскі на газету «Звязда» на першы квартал або першае паўгоддзе 2010 года.

5. Удзельнікам Гульні можа быць любы грамадзянін Рэспублікі Беларусь, які пастанова пражывае на тэрыторыі і які аформіў і аплаціў падпіску на газету «Звязда» на першы квартал або першае паўгоддзе 2010 года.

6. Падставой для ўдзелу ў Гульні з'яўляецца дадзены падпісчыкам на адрас Рэдакцыі ў перыяд падпісчыцкага года выразаная з газеты запавоўненая картка удзельніка — падпісчыка «Звязды», якая друкуецца ў газеце «Звязда» да двух разоў на тыдзень у перыяд з 25 лістапада 2009 года па 5 студзеня 2010 года.

7. Азін падпісчык можа даслаць толькі адну картку удзельніка. Падпісчык, які даслаў больш за адну картку удзельніка, выключачаецца з Гульні.

8. Карткі удзельніка, наклееныя на паперу ці плёнку, адскерапіраваныя або якія паступілі ў рэдакцыю пасля 8 студзеня 2010 года па паштовым штэмплі атрымання, да ўдзелу ў Гульні не прымаюцца.

IV. СКЛАД КАМІСІІ ПА ПРАВЯДЖЭННІ ГУЛЬНІ

9. Для правядзення Гульні Арганізатар стварае камісію па правядзенні рэкламнай гульні «Падпішыся на «Звязду» (далей — Камісія) ў наступным складзе: Здановіч Уладзімір Аляксандравіч — намеснік галоўнага рэдактара Установы «Рэдакцыя газеты «Звязда» — старшыня Камісіі; Чычко Аксана Мікалаеўна — намеснік начальніка ўпраўлення распаўсюджвання друкаваных СМІ РУП «Белпошта»;

Доўнар Валянціна Аркадзьеўна — загадчык аддзела п'ясуаў Установы «Рэдакцыя газеты «Звязда»;

Прус Таццяна Віктараўна — вядучы рэдактар тэхнічных ўстановаў «Рэдакцыя газеты «Звязда»;

Дзевойна Алена Уладзіміраўна — рэдактар юрыдычнага аддзела Установы «Рэдакцыя газеты «Звязда».

10. Камісія кіруецца ў сваёй дзейнасці рэгламентам (раздзел V гэтых Правілаў).

11. Асобы, якія ўваходзяць у склад Камісіі, не могуць быць удзельнікамі гэтай Гульні.

V. РЭГЛАМЕНТ РАБОТЫ КАМІСІІ

12. Камісія ажыццяўляе кантроль за захаваннем вызначаных правілаў правядзення рэкламнай гульні, вызначае пераможцу Гульні, якія выйгралі прыз, разглядае скаргі і спрэчныя пытанні, якія ўзнікаюць у ходзе правядзення Гульні.

13. Пасяджэнні Камісіі вядзе старшыня. Пасяджэнні Камісіі з'яўляюцца правамоцнымі пры наяўнасці большасці членаў з яе зарэгістраванага складу.



Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

Калі вы падпісаліся на газету «Звязда» на I квартал або 1-е паўгоддзе 2010 года — запаўніце картку удзельніка, выразіце і дасылайце яе да 8 студзеня ў рэдакцыю на адрас: 220013, Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10А.

Падпісчык можа выйграць электрафены, пыласосы, тэлевізары, печ ЗВЧ і халадзільнік. Розыгрыш прызоў адбудзецца 11 студзеня 2010 г., вынікі публікуюцца ў газеце «Звязда» па 21 студзеня 2010 г.

Дастаўку прызоў ажыццяўляе рэдакцыя. Атрымаць прыз можна самастойна ў рэдакцыі па 25 сакавіка 2010 г. пры падачы квітанцыі аб падпісцы на «Звязду» на I квартал або 1-е паўгоддзе 2010 года і пашпарта. Пасля 25 сакавіка выдача прызоў спыняецца і прэтэнзіі падпісчыкаў не прымаюцца.

Тэрмін правядзення гульні — з 25.11.09 па 30.03.10.

Пасведчанне аб дзяржаўнай рэгістрацыі № 1597 ад 23.11.09, выдадзена Міністэрствам гандлю РБ.

Картка ўдзельніка — падпісчыка «Звязды» на I квартал або 1-е паўгоддзе 2010 года

Прозвішча, імя, імя па бацьку _____

Падпіска аформлена і аплачана ў _____ (адраснае сувязі) на I кв. або 1-е паўг. 2010 года

Жатні адрас і тэлефон _____ (індэкс)

Удачы ў розыгрышы!

14. Члены Камісіі абавязаны: прымаць удзел у пасяджэннях Камісіі, забяспечваць у ходзе Гульні адпаведнасць парадку яе правядзення гэтым Правилам, вызначаць пераможцаў Гульні, якія выйгралі прызы, прымаць удзел у разглядзе скаргаў удзельнікаў пры іх наяўнасці, падпісваць пратаколы пасяджэнняў Камісіі.

15. На пасяджэнне Камісіі ў якасці назіральнікаў без права галасавання могуць запрашацца удзельнікі Гульні, прадстаўнікі незалежных арганізацый.

16. Усе рашэнні Камісіі прымаюцца шляхам адкрытага галасавання простаю большасцю галасоў старшын і членаў Камісіі, якія прысутнічалі на пасяджэнні. У выпадку роўнасці галасоў «за» і «супраць» галас старшыні Камісіі з'яўляецца вырашальным.

17. Рашэнні Камісіі афармляюцца пратаколам, які падпісваецца ўсімі прысутнымі на пасяджэнні членамі Камісіі.

VI. ПАРАДАК РОЗЫГРЫШУ ПРЫЗОЎ

18. Розыгрыш прызоў ажыццяўляецца на пасяджэнні Камісіі 11 студзеня 2010 года ў 12 гадзін у памяшканні Арганізатара Гульні па адрасе: 220013, г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10А.

19. Перад пачаткам розыгрышу карткі ўдзельнікаў сартуюцца па абласцях і горадзе Мінску, змяшчаюцца ў асобныя прасторныя скрыні і старанна перамяшваюцца.

20. Спачатку разыгрываюцца асобна для кожнай вобласці і для горада Мінска па адным электрафене, пыласосе і тэлевізары «Віцязь».

У сувязі з тым, што Мінская вобласць стабільна забяспечвае найвышэйшую колькасць падпісчыкаў, для гэтага рэгіёна дадаткова разыгрываецца адна мікрахвалевая печ.

21. Пераможцам Гульні, які выйграў прыз, лічыцца ўдзельнік, чыё прозвішча напісана на даслаўнай ім картцы ўдзельніка, якую пры розыгрышы кожнага асобнага прыза выцягнуе выпадковым чынам са скрыні што-небудзь з зарэгістраваных удзельнікаў Гульні або прадстаўнікоў незалежных арганізацый. На кожнай такой картцы ўдзельніка надпісваецца выйграны прыз і распісваюцца члены Камісіі.

22. Для розыгрышу халадзільніка ўсе астатнія карткі ўдзельнікаў, па якіх не былі выйграны прызы, змяшчаюцца ў адну скрыню і старанна перамяшваюцца.

Вызначэнне пераможцы адбываецца ў парадку, устаноўленым пунктам 21 гэтых Правілаў.

23. Вынікі розыгрышу прызоў афармляюцца пратаколам і публікуюцца да 21 студзеня 2010 года ўключна ў газеце «Звязда».

VII. МЕСЦА, ПАРАДАК І ТЭРМІН ВЫДАЧЫ ПРЫЗОЎ

24. Умовай выдачы прызоў з'яўляецца прад'яўленне пераможцам пашпарта або документа, які пацвярджае асобу, і арыгінала абнамена та квітанцыі аб падпісцы на газету «Звязда» на першы квартал або першае паўгоддзе 2010 года.

Пры зваротанні па атрыманне прыза прадстаўніку пераможцы ён павінен прад'явіць даверанасць на атрыманне прыза, пашпарт і арыгінал абнамена та або квітанцыі аб падпісцы на газету «Звязда» на першы квартал або першае паўгоддзе 2010 года.

25. Адсутнасць у пераможцы, які выйграў прыз, абнамена та або квітанцыі аб падпісцы на газету «Звязда» на першы квартал або першае паўгоддзе 2010 года з'яўляецца падставой для адмовы ў выдачы яму прыза ў сувязі з тым, што ён не адвадзіў патрабаванням, якія прад'яўляюцца да ўдзельніка Гульні пунктам 5 гэтых Правілаў.

26. Дастаўка і ўручэнне прызоў ажыццяўляецца Арганізатарам Гульні ў тэрмін да 25 сакавіка 2010 года ўключна з папярэднім паведамленнем аб канкрэтнай даче дастаўкі праз публікацыі ў газеце «Звязда».

Пераможцаў ў тэрмін да 25 сакавіка 2010 года могуць самастойна прыехаць па прызы, якія будуць ім выдадзены ў памяшканні Арганізатара Гульні па адрасе: г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10А, з 9:00 да 13:00 і з 14:00 да 17:00, за выключэннем выхадных і святочных дзён. Расходы, звязаныя з прыездам пераможцаў па атрыманне прыза, Арганізатар не аплачвае.

27. Выплата грашовага эквіваленту кошту рэчывага прыза або замена яго на іншы прыз не дапускаецца.

28. Пасля 25 сакавіка 2010 года выдача прызоў спыняецца і прэтэнзіі ўдзельнікаў не прымаюцца.

VIII. ЗАКЛЮЧНЫЯ ПАЛАЗЖЭННІ

29. Пераможцы Гульні і іх сваякі згаджаюцца з тым, што іх імёны, фатаграфіі, лісты і інтэрв'ю могуць быць выкарыстаны Арганізатарам Гульні ў любых рэкламных і/або інфармацыйных матэрыялах, якія звязаны з Гульнёй. Яны таксама згаджаюцца даваць інтэрв'ю і здымацца для рэкламных матэрыялаў у сувязі з Гульнёй без выплаты якога-небудзь дадатковага ўзнагароджання. Усе правы на такія публікацыі належаць Арганізатару Гульні.

30. Правілы правядзення рэкламнай гульні «Падпішыся на «Звязду» да пачатку рэкламнай гульні апублікуюцца сумесна з рэзюмэ імі іх дзяржаўнай рэгістрацыі ў газеце «Звязда».

31. Даведкі, якія датычацца гэтай Гульні, можна атрымаць па тэлефоне (017) 287 19 68.

Пасведчанне аб дзяржаўнай рэгістрацыі Правілаў правядзення рэкламнай гульні № 1597 ад 23.11.2009 г., выдадзена Міністэрствам гандлю Рэспублікі Беларусь.

ПРАВІЛЫ ПРАВЯДЗЕННЯ КОНКУРСУ «ПРЫЗ — РУПЛІВАМУ ПАШТАЛЬЁНУ»

1. Конкурс пад назвай «Прыз — руپліваму паштальёну» праводзіцца Установай «Рэдакцыя газеты «Звязда» (далей — Рэдакцыя) на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь у адпаведнасці з гэтымі Правиламі ў тэрмін з 25 лістапада 2009 года па 12 лютага 2010 года з мэтай заахвочвання паштальёнаў РУП «Белпошта» ў лепшай арганізацыі падпіскі на газету «Звязда».

2. Удзельнікам Конкурсу можа быць любы паштальён РУП «Белпошта», які займаецца арганізацыяй падпіскі на газету «Звязда».

3. Удзельнік павінен падпісаць на газету «Звязда» максімальную колькасць падпісчыкаў на першае паўгоддзе 2010 года (але не менш чым на тры месяцы). Пры гэтым рост колькасці падпісчыкаў на газету «Звязда» ва ўдзельніка Конкурсу павінен складаць не менш як 7 чалавек у параўнанні з колькасцю падпісчыкаў на 01.07.2009 г.

4. Для правядзення розыгрышу прызоў і вызначэння пераможцаў кіруючы аддзяленні сувязі і РУПСаў у тэрмін да 1 лютага 2010 года накіроўваюць у РУП «Белпошта» на імя старшыні Камісіі — намесніка генеральнага дырэктара па эксплуатацыі РУП «Белпошта» Саксонавай Ірыны Ігнацьеўны звесткі аб лепшых паштальёнах з паметкай на канверце «Конкурс «Прыз — рупліваму паштальёну» па наступнай форме:

№ аддзялення сувязі _____
Адрас аддзялення сувязі _____
Прозвішча, імя, імя па бацьку паштальёна, адрас месца жыхарства _____
Колькасць падпісчыкаў, на якіх ім аформлены падпісныя абнамены на 01.07.2009 г. _____
Колькасць падпісчыкаў, на якіх ім аформлены падпісныя абнамены на 01.01.2010 г. _____
Пост падпіскі на газету «Звязда» за першыя з 01.07.2009 г. па 01.01.2010 г. у экзамплярах _____

5. Прызавы фонд Конкурсу складаецца з наступных рэчў:

№ п/п	Назва	Колькасць (шт.)	Цана за шт. з ПДВ (руб.)	Усяго з ПДВ (руб.)
1.	Фотаальбом «Пад небам Беларусі»	7	28 850	201 950
2.	Электрачайнік FA-5481	7	51 643,88	361 507,16
3.	Кухонны камбайн Kenwood OW FP110 002	7	161 143,16	1 128 002,12

Усяго прызавы фонд складае 1 691 459 (Адзін мільён шэсцьсот дзевяноста адна тысяч чатырыста пяцьдзесят дзевяці) беларускіх рублёў.

VI. ПРАВЯДЖЭННЯ КОНКУРСУ СТВАРАЕЦА КАМІСІЯ ПА ЯГО ПРАВЯДЖЭННІ НАСТУПНЫМ СКАДЗЕ:

Саксонавай Ірыны Ігнацьеўна — намеснік генеральнага дырэктара па эксплуатацыі РУП «Белпошта» — старшыня Камісіі; Члены Камісіі: Здановіч Уладзімір Аляксандравіч — намеснік галоўнага рэдактара газеты «Звязда»;

Доўнар Валянціна Аркадзьеўна — загадчык аддзела п'ясуаў газеты «Звязда»;

Прус Таццяна Віктараўна — вядучы рэдактар тэхнічных газеты «Звязда»;

Дзевойна Алена Уладзіміраўна — рэдактар юрыдычнага аддзела газеты «Звязда».

7. Пасяджэнні Камісіі з'яўляюцца правамоцнымі пры наяўнасці большасці з яе зарэгістраванага складу.

8. Пасяджэнні Камісіі вядзе старшыня. Усе рашэнні Камісіі прымаюцца шляхам адкрытага галасавання простаю



— Не шкаду, што 23 гады адпрацавала паштальёна, — прызнаецца жыхарка вёскі Лаўніца Алена Ермачонак. «Гэта быў лепшы час майго жыцця. Штодня па пятнаццаць і болей кіламетраў дзе пешкі, дзе на веласпедзе, перадавальва паштальён Барысаўскага РУПа, каб свачасова даставіць падпісчыкам любімыя газеты, лісты ад родных, вышавальныя паштоўкі, пенсіі, — прызнаецца Алена Мікалаеўна, — кантракт яшчэ на чатыры гады падоўжылі». Паштальёны Ермачонак, без перабольшвання, «прылісала» нашу «Звязду» ў многіх вясковых хатах, дапамагалі нам, звяздоўцам, даносяць жывое роднае слова. Жыхары Лаўніцы і Чарневічаў настолькі прывыклі да паштарскай сумкі Алены і яе свачасовага

з'яўлення калі паштовай скрынчкі, што і цяпер выглядаюць у вокны ў чаканні знамай пошты. Не могуць звыкнуцца, што іхні любімы сувязіст вырашыў нарэшце адравацца на заслужаны адпачынак.

На фота: Алена ЕРМАЧОНАК (злева) са сваімі суседзямі-падпісчыкамі — падпісчыкамі «Звязды» — Кляудый ПАПЬЛЫСКАЙ і Любовью ЧАРНУХАЙ.

большасцю галасоў старшыні і членаў Камісіі, якія прысутнічалі на пасяджэнні. У выпадку роўнасці галасоў «за» і «супраць» галас старшыні Камісіі з'яўляецца вырашальным.

9. Рашэнні Камісіі афармляюцца пратаколам, які падпісваецца ўсімі прысутнымі на пасяджэнні членамі Камісіі.

10. Розыгрыш прызоў ажыццяўляецца на пасяджэнні Камісіі 10 лютага 2010 года ў 12 гадзін у памяшканні Рэдакцыі па адрасе: 220013, г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10А.

11. У пачатку розыгрышу прызоў звесткі аб лепшых паштальёнах сартуюцца па абласцях і горадзе Мінску і сярэдні вынік членаў паштальёнаў, якія адвадзілі патрабавання да ўдзельнікаў Конкурсу, выкладзеным у пункце 3 гэтых Правілаў.

12. Прызы размяркоўваюцца паміж лепшымі паштальёнамі ў кожнай вобласці і ў горадзе Мінску наступным чынам: лепшы паштальёны выйграюць у якасці прыза па адным кухонным камбайне; паштальёны, якія занялі другое месца, выйграюць па адным электрачайніку; паштальёны, якія занялі трэцяе месца, выйграюць па адным фотаальбоме.

13. Вынікі розыгрышу прызоў афармляюцца пратаколам і публікуюцца да 20 лютага 2010 года ўключна ў газеце «Звязда».

14. Пераможцам да 20 лютага 2010 года дасылаецца пісьмовае паведамленне аб гэтым з указаннем тэрміну атрымання прыза.

15. Выдача прызоў ажыццяўляецца ў тэрмін да 30 сакавіка 2010 года ў памяшканні Рэдакцыі па адрасе: г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10А, з 9:00 да 13:00 і з 14:00 да 17:00, за выключэннем выхадных і святочных дзён.

16. Умовай выдачы прызоў з'яўляецца прад'яўленне пераможцам пашпарта або документа, які пацвярджае асобу.

17. Выплата грашовага эквіваленту кошту рэчывага прыза або замена яго на іншы прыз не дапускаецца.

18. Пасля 30 сакавіка 2010 года выдача прызоў спыняецца і прэтэнзіі ўдзельнікаў не прымаюцца.

19. Пераможцы Конкурсу і іх сваякі згаджаюцца з тым, што іх імёны, фатаграфіі, лісты і інтэрв'ю могуць быць выкарыстаны Рэдакцыяй у любых рэкламных і/або інфармацыйных матэрыялах, якія звязаны з Конкурсам. Яны таксама згаджаюцца даваць інтэрв'ю і здымацца для рэкламных матэрыялаў у сувязі з Конкурсам без выплаты якога-небудзь дадатковага ўзнагароджання. Усе правы на такія публікацыі належаць Рэдакцыі.

20. Даведкі, якія датычацца гэтага Конкурсу, можна атрымаць па тэлефоне (017) 287 19 68.

ПРАВІЛЫ ПРАВЯДЖЭННЯ КОНКУРСУ «ЛЕПШАМУ КІЯСКЁРУ — ЗВЯЗДОЎСКІ ПРЫЗ»

1. Конкурс пад назвай «Лепшаму кіяскёру — звяздоўскі прыз» праводзіцца Установай «Рэдакцыя газеты «Звязда» (далей — Рэдакцыя) на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь у адпаведнасці з гэтымі Правиламі ў тэрмін з 25 лістапада 2009 года па 12 лютага 2010 года ўключна з мэтай стымулявання росту рэалізацыі газеты «Звязда».

2. Удзельнікам Конкурсу можа быць любы кіяскёр, работнік спецыялізаванага гандлёвага пункта (далей — праддзя) РУП «Белсаюздрук», РУП «Брэстбелсаюздрук», РУП «Віцебскбелсаюздрук», РУП «Гроднабелсаюздрук», ААТ «Магілёўсаюздрук», РУП «Мінбелсаюздрук», які на працягу першага паўгоддзя 2010 года забяспечыў штодзённую рэалізацыю не менш за тры экзампляры газеты «Звязда» (пры мінімальнай колькасці іх спісання).

3. Для правядзення розыгрышу прызоў і вызначэння пераможцаў кіруючы абласных і ў горадзе Мінску прадпрыемстваў і арганізацый, пералічаных у папярэднім пункце, у тэрмін да 1 лютага 2010 года накіроўваюць у Рэдакцыю (220013, г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10А) звесткі аб лепшых кіяскёрах і работніках спецыялізаваных гандлёвых пунктаў з паметкай на канверце «Конкурс «Лепшаму кіяскёру — звяздоўскі прыз» па наступнай форме:

Месца знаходжання і нумар кіёска (гандлёвага пункта) _____
Прозвішча, імя, імя па бацьку кіяскёра (прадаўца), адрас месца жыхарства _____
Колькасць экзампляраў газеты «Звязда», якая штодзённа паступае на рэалізацыю ў кіёск (гандлёвы пункт) _____
Колькасць спісаных на гэтым кіёску (гандлёвым пункце) экзампляраў газеты «Звязда» за першае паўгоддзе 2010 года па месяцах _____

4. Прызавы фонд Конкурсу складаецца з наступных рэчў:

№ п/п	Назва	Колькасць (шт.)	Цана за шт. з ПДВ (руб.)	Усяго з ПДВ (руб.)
1.	Гадзіннік насценны кварцавы 447180 НЧ-21/1-029 з лагатыпам «Звязда»	7	29 783,2	208 482,4

1	2	3	4	5
2.	Электрачайнік FA-5481	7	51 643,88	361 507,16
3.	Блендэр FF-5280	7	67 083	469 581

Усяго прызавы фонд складае 1 039 570,56 (Адзін мільён трыццаць дзевяць тысяч пяцьсот семдзесят) беларускіх рублёў.

VI. ПРАВЯДЖЭННЯ КОНКУРСУ СТВАРАЕЦА КАМІСІЯ ПА ЯГО ПРАВЯДЖЭННІ НАСТУПНЫМ СКАДЗЕ:

Здановіч Уладзімір Аляксандравіч — намеснік галоўнага рэдактара газеты «Звязда» — старшыня Камісіі; Члены Камісіі: Дзічкоўская Святлана Мікалаеўна — інструктар гандлёвага аддзела РУП «Белсаюздрук»; Доўнар Валянціна Аркадзьеўна — загадчык аддзела п'ясуаў газеты «Звязда»; Прус Таццяна Віктараўна — вядучы рэдактар тэхнічных газеты «Звязда»; Дзевойна Алена Уладзіміраўна — рэдактар юрыдычнага аддзела газеты «Звязда».

7. Пасяджэнні Камісіі вядзе старшыня. Усе рашэнні Камісіі прымаюцца шляхам адкрытага галасавання простаю большасцю галасоў старшыні і членаў Камісіі, якія прысутнічалі на пасяджэнні. У выпадку роўнасці галасоў «за» і «супраць» галас старшыні Камісіі з'яўляецца вырашальным.

8. Рашэнні Камісіі афармляюцца пратаколам, які падпісваецца ўсімі прысутнымі на пасяджэнні членамі Камісіі.

9. Розыгрыш прызоў ажыццяўляецца на пасяджэнні Камісіі 11 лютага 2010 года ў 12 гадзін у памяшканні Рэдакцыі па адрасе: 220013, г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10А.

10. У пачатку розыгрышу прызоў звесткі аб лепшых кіяскёрах, прадаўцах сартуюцца па абласцях і горадзе Мінску і сярэдні вынік членаў кіяскёраў, якія адвадзілі патрабавання да ўдзельнікаў Конкурсу, выкладзеным у пункце 2 гэтых Правілаў.

11. Прызы размяркоўваюцца паміж лепшымі кіяскёрамі або прадаўцамі ў кожнай вобласці і ў горадзе Мінску наступным чынам: асобы, якія занялі першае месца, выйграюць у якасці прыза па адным блендэраў; асобы, якія занялі другое месца, выйграюць па адным электрачайніку; асобы, якія занялі трэцяе месца, выйграюць па адным насценным гадзінніку.

12. Вынікі розыгрышу прызоў афармляюцца пратаколам і публікуюцца да 20 лютага 2010 года ўключна ў газеце «Звязда».

13. Пераможцам да 20 лютага 2010 года дасылаецца пісьмовае паведамленне аб гэтым з указаннем тэрміну атрымання прыза.

14. Выдача прызоў ажыццяўляецца ў тэрмін да 30 сакавіка 2010 года ў памяшканні Рэдакцыі па адрасе: г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10А, з 9:00 да 13:00 і з 14:00 да 17:00, за выключэннем выхадных і святочных дзён.

15. Умовай выдачы прызоў з'яўляецца прад'яўленне пераможцам пашпарта або документа, які пацвярджае асобу.

16. Выплата грашовага эквіваленту кошту рэчывага прыза або замена яго на іншы прыз не дапускаецца.

17. Пасля 30 сакавіка 2010 года выдача прызоў спыняецца і прэтэнзіі ўдзельнікаў не прымаюцца.

18. Пераможцы і іх сваякі згаджаюцца з тым, што іх імёны, фатаграфіі, лісты і інтэрв'ю могуць быць выкарыстаны Рэдакцыяй у любых рэкламных і/або інфармацыйных матэрыялах, якія звязаны з Конкурсам. Яны таксама згаджаюцца даваць інтэрв'ю і здымацца для рэкламных матэрыялаў у сувязі з Конкурсам без выплаты якога-небудзь дадатковага ўзнагароджання. Усе правы на такія публікацыі належаць Рэдакцыі.

19. Даведкі, якія датычацца гэтага Конкурсу, можна атрымаць па тэлефоне (017) 287 19 68.

14. Пераможцам да 20 лютага 2010 года дасылаецца пісьмовае паведамленне аб гэтым з указаннем тэрміну атрымання прыза.

15. Выдача прызоў ажыццяўляецца ў тэрмін да 30 сакавіка 2010 года ў памяшканні Рэдакцыі па адрасе: г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10А, з 9:00 да 13:00 і з 14:00 да 17:00, за выключэннем выхадных і святочных дзён.

16. Умовай выдачы прызоў з'яўляецца прад'яўленне пераможцам пашпарта або документа, які пацвярджае асобу.

17. Выплата грашовага эквіваленту кошту рэчывага прыза або замена яго на іншы прыз не дапускаецца.

18. Пасля 30 сакавіка 2010 года выдача

ТАКІЯ ТРАПНЫЯ ЁДАРЫ. МІМА ВАРАТАРОЎ

ЗВЯЗДА 25 лістапада 2009 г.

Тэлесеткі

«ЛАДНЫЯ» «АБНОЎКІ»

Хоча афіцыйна новы сезон стартуваў яшчэ на пачатку восені, у эфіры кожнага з тэлеканалаў працягваюць з'яўляцца новыя праграмы і праекты. Не стаў выключэннем і «ЛАД», які дзямі вынес на суд глядачоў адроздзі дзве прэм'еры.

Праграма «Тэлепорт» задумана як правядзінк у Сусветным паўдніні. Дакладней, кожны выпуск — гэта экскурсія па канкрэтных інтэрнэт-рэсурсах, цікавыя факты з гісторыі і сучаснасці (напрыклад, пра першых інтэрнэт-піратаў) і расповед пра тое, як выкарыстоўваюць віртуальныя магчымасці папулярныя асобы: хтосьці вядзе анлайн-дзённік, а хтосьці прадастаўляе ўласнае тэлебачанне...

Яшчэ адна навінка — аўтамабільная праграма «Нашы тэсты», вядучыя Аляксей Судзін і Дзмітрый Міхайлаў, і без лішніх прадмов штотды звычайна вырабляе ў палых умовах 2 аўта прыблізна аднаго класа. Адно «але» — у дзельні гэтага тэстаў, які правіла, яшчэ не з'явіліся на беларускім рынку.

Напрыканцы лістапада ў эфіры з'явіцца цыкл праграм «Альбарутэнія», які ладзіць працягнне

гістарычную тэматыку, закрануць у цыкле фільмаў «Жарсці ўлада». Станаўленне беларускай дзяржаўнасці, уплыў тагачаснай Беларусі на падзеі ў свеце і наадварот — пра усё гэта праграма распавядзе глядачам на розных мовах, у тым ліку і беларускай.

ЧАСАМ ЯНЫ НЕ ВЯРТАЮЦА

Калі штосьці прыбывае, то ў іншым месцы абавязкова зменшаецца — гэта правіла спраўдзівае і для тэлебачання. У чарговым сезоне глядачы не ўбачаць такія праекты, як «Наша плячка» з Косеніяй Сітнік, «Проста праграма» з Аляксандрам Дамарацкім, «Слова пісьменніка», «Сезон у дачы», «Тайны смак», «Шунін і бландзіні» (аўтамабільная праграма), «Невтылумачальна, але факт», «Гіпноз», «Навіны культуры», «Касмалітэн» і «Спявай, душа, бу». Як патлумачылі «Звяздзе» ў дырэктар тэлеканала, абсалютная большасць «невярталічкі» зніклі з эфіру з прычыны нізкіх рэйтынгаў, а іх месца ў сетцы вышчання занялі заведдма паспяхова праграмы. На змену некалькім зніклім прыйшлі новыя праекты на тую ж тэму, але ў іншым фармаце. Напрыклад, замест блоку «Навіны культуры» цяпер выходзіць 30-хвілінная праграма «Пра мастацтва», а сцяг «Шунін і бландзіні» падхалілі «Нашы тэсты».



Вікторыя ЦЕЛЯШУК.

Як мы ўжо расказвалі, падведзеныя вынікі чэмпіянату краіны па футболе, вызначыў яе пераможца і тых, хто замыкае турнірную табліцу. Сярод апошніх (у так званай сумнай тройцы, якая вымушана будзе пакінуць вышэйшую лігу) і каманда футбольнага клуба «Гомель», гульцамі якога з'яўляюцца два легіянеры з далёкага замежжа — бразільцы Рэнан Брасан і Майкон Каліжурэ. Апошні вызначыўся тым, што забіў у вароты суперніку больш за ўсіх мячоў — 15. З лепшым бамбардзірам чэмпіянату — наша гутарка.

У футбол Майкон гуляе з пяці гадоў, і хача ўсё адывалася, вядома, у дваровыя камандах, гэта гульня-захапленне, як кажуць, была ў яго кроў. Бо мяч ганялі яго дзядуля, які, на жаль, атрымаў цяжкую траўму і памёр, бацька і маці, якія цяпер працуюць адпаведна вадзіцелем і кухоннай работай рэстарана горада Сантаса, што ў штаце Сан-Паўла. Адзіная малодшая сястра Майкона Аліна таксама любіць спорт і не прапускала матчы з удзелам брата. Майкон гуляў потым у юніёрскай камандзе свайго горада, асноўным складзе каманды горада Патосдэміна, трэцім нацыянальным футбольным дывізіёне Бразіліі, што ў штаце Мінажэрайт.



Фота Вячаслава СУХАДОЛЬСКАГА.

— Паступова я набіраўся вопыту, майстарства, і ўсё лічылі, што я гуляю нядронна, — кажа суразмоўца.

— **А сам як лічыш? — пытаюся ў яго.**

— І я — таксама, — усміхаецца ён. — Таму і вырасціў паспрабаваць свае сілы ў іншай краіне. Футбол — не проста маё захапленне. Гэта — лёс. Летась я прыехаў на прагляд у Гомель, і мяне прынялі ў каманду.

Пра ўсё гэта Майкон расказваў мне паруску, але на ўсялякі выпадак ён «прыхапіў» на гэта сустрэчы свайго земляка Рэнана Брасана, які ў «Гомелі» таксама гуляе нападчыным. Бо асцерагаўся, што нешта з маіх пытанняў да яго дайсці не можа. Між іншым, дзюжга штата, аддаленага ад роднага штата Майкона на 800 кіламетраў, апошні доволі хутка адаптаваўся да знаходжання ў камандзе. Да паездкі ў Беларусь ён, калі і ведаў рускую мову, дык на ўзроўні дзясятка слоў, не болей. Меркаваў, што ў абыходзе ў камандзе будзе мова англійская. Пралічыўся ў добрым сэнсе гэтага слова, бо асвоіў рускую мову за сезон гульні, замежніку дадзена не кожнаму.

— Як жа было не дапамагчы земляку, якога я раней не ведаў і з якім пасябраваў, — уключаецца ў гутарку Рэнан. — Я трэці год ужо ў камандзе, мне цяжка давалася руская мова, і я самастойна вывучыў яе. Таму ўсе складанае засваення яе звадаў на сваёй мове. Дарэчы, Рэнан у дасканаласці ведае гутарковую мову і можа чытаць газеты. З пісьмовай мовай яшчэ праблемы. Знешне на бразільца ён зусім не падобны. Беларус — і ўсё табе, кажу яму. Ён у адказ усміхаецца і гаворыць, што яго прадзядуля і прабабуля — чыстакроўныя італьянцы, якія пераехалі ў свой час на пастаяннае месца жыхарства ў Лансінскую Амерыку, а іх дзеці пажаніліся ўжо там хто з кім. Рэнан жа па пашпарту — бразілец. Што датычыцца Майкона Каліжурэ, дык у яго жыхарства кроў некалькіх нацыянальнасцяў.

— Шкада, што «Гомель» пакідае вышэйшую футбольную лігу, — уздыхаецца абад-ва. — Легіянерам у ніжэйшай лізе гуляць забараняецца. Сам жа горад і людзі яго нам вельмі падабаюцца. Непрывычныя толькі мя да аднаго — зімовага холаду. Ды нічога, і яго перанесці можна.

— **Сяброў, напэўна, займелі і сябровак тут...**

— У камандзе сяброўскія адносіны з усімі гульцамі. Інакш і быць не можа. Да нас

добрае стаўленне і трэнерскай дружны. А наконце сябровак, дык тут сказаць? У Рэнана — прыгажуня Марыяна, бразільянка. У гэтым футбольным сезоне прыездзіла ў Гомель. Тры месяцы знаходзілася тут, а праз некалькі дзён і ён адправіцца да сябе на радзіму. Марыяна кае яе з нецярпеннем.

А Майкон свой лёс звязваў з сімпатычнай Элен амаль год таму, перад прыездам у Гомель. Жонка вельмі сумавала па ім, і ён па ёй — таксама. Амаль кожны дзень яны выходзілі на сувязь праз інтэрнэт. Элен не вытрымала і на радасць Майкону ў красавіку,

праз чатыры месяцы пасля вяселля, узяла курс на Беларусь. У адрозненне ад Рэнана Брасана, які жыве на базе футбольнага клуба (своесаабліва гасцёўня), сямейная пара адзіма аднапакаёвую кватэру.

— **Напэўна, футбольныя матчы з тваім удзелам Элен не прапускае? — пытаюся ў Майкона.**

— Правільна, не прапускае. І трэнеркуі — таксама. Радуецца, калі я добра гуляю. Калі нешта не так у мяне — крытыкуе добразычліва. Галоўнае ж тое, што натхняе.

— **Магчыма, ужо нейкую беларускую ежу гатуе?**

— Калі я жыў у наваполацкім, дык мне падабалася і драпікі, і ўсе бульбяныя і іншыя стравы. Харчаваўся ўсім, што і астатнія гульцы каманды. На кухні кватэры гатуем усё, што нам даспадобы, у тым ліку і беларускія стравы.

— **А як у Элен з настроем?**

— Дарма, бывае і сумнавата, калі застаецца адна, бо рускую мову яна яшчэ, вядома ж, не адолела. Іным разам сустракаецца з жонкамі футбалістаў каманды Юлія і Ірай, але размова тады ідзе на англійскай мове. Мяркую, калі дзевяццацца мін гуляць у іншай камандзе ў Беларусі ці, напрыклад, Расіі, дык мову яна вывучыць таксама.

— **Першы свой гол у складзе «Гомеля» памятаеце?**

— А як жа. Добра памятаю. На выездзе з наваполацкім «Нафтанам». Мы тады перамаглі з лікам 2:1.

Напрыканцы адыблалася гутарка і з галоўным трэнерам каманды Леанідам Борсукам. Ён адзначыў, што трэнэрамі да гульні бразільцаў у яго няма. Майкон правёў на полі ўсё 26 матчаў і ў 15 разоў вымушаў варатароў даставаць мяч з сеткі. Бразільцам Рэнану Брасану і Майкону Каліжурэ ўжо цяпер паступаюць прапановы з іншых камандаў гуляць у іх у наступным футбольным сезоне. Праўда, толькі на ўзроўні простых рэзюмэ. Наперадзе ж будзь афіцыйныя прапановы. Пажадаем ім усяго лепшага!

Уладзімір ПЕРНІКАЎ.

КАНТРАБАНДЫСТЫ МЯНЯЮЦЬ ТАКТЫКУ?

На чыгуначным вакзале «Гарынь» (Столінскі раён) столінскія міліцыянеры з пісьмімі пажанімі сутыкнуліся з новай тактыкай, якую пачалі прымяняць грамадзяне Украіны для перавозкі кантрабанднага тавару на тэрыторыю Беларусі.

Раней найчасцей удавалася «накрыць» кантрабанду на дзясяткі ці нават сотні мільёнаў рублёў, а цяпер тавар сталі перавозіць дробнымі партыямі.

Восі і затрымалі 4 жыхароў Ровенскай вобласці, якія на працягу шасці дзён перавозілі касметыку і галантарэю цераз мяжу без мытнага афармлення. З сумкай — туды-сюды...

Сымон СВІСТУНОВІЧ.

Віншуем з юбілеем **Валянціну Арсеньеву ШЛОБЦЬ** з Магілёва. Жадаем моцнага здароўя, шчасця і дабрабыту. **З павагай семі КАРАЧУН, СУХОЦІКІ** з в. Сіняўка.

ПРАВЕЦЕ, КАЛІ ЛАСКА, АДКАЗІ

Сканворд (21 лістапада). Па гарызанталі: Хамут. Аброць. Клей. Стог. Сан. Баль. Армія. Заця. Лярд. Біт. Ролік. Балканы. Гар. Ксі. Азот. Антураж. Вырай. Караван. Ранг. Вясло. Даха. Ада. Палас. Імша. Амар. Соты. Бліні. Секунда. **Па вертыкалі:** Скалазуб. Інвар. Сядло. Тын. Урга. Багара. Дуга. Асіна. Авіа. Такт. Тыраж. Івасі. Лось. Сом. Тон. Амега. Штат. Нюя. Кода. Рыс. Адрына. Завада. Малако. Вал. Страха. Стрэмя. Кію. Намешка.

Сканворд (24 лістапада). Па гарызанталі: Фінал. Эдэльвейс. Кардон. Анчар. Пасат. Унт. Лотас. Офіс. Лаванда. Акр. Сачок. Сіок. Карэта. Гар. Карыда. Губа. Таз. На. Балык. Тырса. Кок. Трок. Ізабара. Слімак. Тура. Стажор. Борт. Магнолія. **Па вертыкалі:** Прытулак. Гута. Повар. Эгіпціст. Саната. Нарысіст. Люкж. Арка. Атлас. Світар. Экран. Муж. Чытач. Паром. Элоха. Кара. Русак. Бэз. Гама. Торс. Крытыка. Кіно. Дакор. Сказ. Камелія.

Вікторыя ЦЕЛЯШУК.

ДЗЕСЯЦЬ САМЫХ БЕСКАРЫСНЫХ ЗОРНЫХ ПАРАД АБ ЗДАРОЎ!

ВЫДАТНА выглядаць і заўсёды быць у форме — частка службовых абавязкаў любой зоркі, якая сябе паважае. Да таго ж, карыстаючыся статусам куміра, многія знакамціцы з задавальненнем выступаюць напакз сваю барацьбу за здаровы лад жыцця, каб прапагандаваць апошні ў масах. Але, на жаль, часта такое добрае, здавалася б, пачынанне, прыводзіць да адваротных наступстваў — зорныя парадзі ў лепшым выглядку не дзейнічаюць, а ў горшым — толькі шкодзяць звычайным смертным.

З такой заявай выступілі брытанскія тэрэпэўты, паводле звестак якіх, каля 80% жанчын хоць раз у жыцці спрабавалі лячыцца на прыкладзе знакамціцы. На аснове сацыялагічнага даследавання, медыкі склалі топ-10 самых бескарысных «азадраўляльных» метадык, якія атрымалі папулярнасць з падачы якой-небудзь зоркі, прычым у асноўным сярод іх так званыя альтэрнатыўныя метады лячэння. Нягледзячы на яўную сумнеўнасць некаторых з гэтых спосабаў тэрапіі, людзі ахвотна аддаюць за іх грошы (і яе правіла, немалыя), толькі б выглядаць як «тая актрыса» або «гэты спартсмен», піша Daily Mail.



Дзеянне пахаў на нервовую сістэму чалавека. Напрыклад, лаванда, мята і хвоя супакойваюць, лечьце бяссонніцу і нават нармалізуюць апетыт. Але нічога большага ад водаратэрапіі чакаць не варта, кажуць брытанскія медыкі. Між тым, многія традыцыя на алей і пахны свечкі, лічачы іх лепшым сродкам, чым ліцэнзаваныя таблеткі.

Так, тысячы новых пацыентаў хлынулі ў салоны ўсходняй медыцыны пасля таго, як галівудская зорка Гвінет Пелтрав з'явілася на прэм'еры са слядамі ад банек на аголенай спіне. Натуральна, шматлікія табойдзі тут жа пачалі будаваць тэрапію, адкуль узяліся гэтыя пахлохочыя сіянікі, і пасля аптычнай медыкаў шысліся на думцы, што гэта вынік прымянення кітайскіх банек. Каментуючы такое меркаванне, адзін з кіраўнікоў Брытанскага савета па акупунктуры Майк О'Фарэл заявіў, што банькі дапамагаюць справіцца з хранічнымі болямі, прастудамі і значна паліпаюць агульнае самаадчуванне. Аднак прадаўнікі традыцыйнай медыцыны прытрымліваюцца іншай думкі — ніякага навуковага абгрунтавання карысці такой тэрапіі няма.

Другое месца рэйтынгу займае зусім не новая ў медыцыне працэдура ачышчэння кішчэніка, або, працей кажучы, клізма. Любоў да гэтай метадык, якая даўно стала ў Расіі прадметам многіх жартаў і анекдотаў, прыпысваюць — каму б вы думалі? — сур'ёзнаму галівудскаму акцёру і рэжысёру Бену Афлеку: такім чынам, ён, маўляў, выводзіць з арганізма шлакі і таксіны, пазабываюцца ад стрэсу і ратуецца ад старэння.

Спрачэцца не будзем — Афлек сапраўды выглядае на ўсё што, толькі воль і дапамагла яму ў гэтым клізма. Не Наўрад ці. Працэдуру, вядома ж, выкарыстоўваюць і афіцыйныя медыцыны, але зусім не як сродка «дэтаксікацыі» або амаладзжэння.

Трэці радок урачы аддалі нашаму яму ў адзін час тэсту на пераноснасць прадуктаў, дыфармаваў якому распаўвала спявачка Джэры Холіуэл. Калі ён узяў у рот «Спайс гёрлз» пачала сольную кар'еру, фанаты не маглі не заўважыць, што некалі павышная фігура Джэры літаральна растала на вачах. Пытаўся слоў спявачкі, цудоўна пахудзенне пачалося якраз пасля тэста — ў ён паказаву, якія прадукты ёй катэгарычна нельга есці, зыходзячы з будовы яе ДНК. Прайціць тэст можна як у спецыялізаванай клініцы, так і дома — наборы для самастойнага тэсціравання прадаваліся ў інтэрнэце і ў буйных аптэках па 500 долараў за штучку. Натуральна, з такімі цэнамі распрацоўшчыкі метадык добра зарабілі дзякуючы Холіуэл, аднак, згодна з інфармацыяй брытанскага Міністэрства аховы здароўя, эфектыўнасць тэста не даказана і, як кажуць, раз на раз не прыходзіцца.

Астатнія месцы ў дзясятцы размеркаваліся наступным чынам. **Чацвёрты радок атрымала «дэтаксікацыя» на лімона-пярцовым напоі:** па тры шклянкі гэтага кактэйла тыдзень запар павінны дапамагчы вам пахудзець на 3—4 кілаграмы, сцвярджаюць аўтары дыеты. Але ўрачы папярэджваюць: для людзей са слабым страўнікам — гэта усё адно што наесціся тоўчанага шкла.

Пятае месца дасталася макрабіятычным дыетам, самым знакамітым адэптам якіх з'яўляецца поп-спявачка Мадонна. Такія дыеты заснаваныя на ўжыванні агародніны і марапрадуктаў і цалкам выключаюць з рацыёну алкаголь, мяса, сыр, яйкі, спецыі, цукар і соль. Дыеты таксама прадудлежваюць некаторыя правілы гатавання і нават паглынаныя ежы, напрыклад: есці трэба толькі тады, калі зведзеш сапраўднае пацудоўнае голаду, а гатаваць можна толькі на газе або адкрытым агні. Увогуле, выседзець на такім спартанскім рэжыме ох як цяжка, ды і выглядаць, як Мадонна, адно толькі гэта не дапаможа. Большасць жанчын, якія спрабуюць гэту дыету, проста псуоць сваё здароўе і трацяць безліч грошай на захаванне праслаўленай праўды.

На шостым радку — водаратэрапія. Трэба сказаць, што некаторыя ўрачы прызначаюць стаючы

дзённе пахаў на нервовую сістэму чалавека. Напрыклад, лаванда, мята і хвоя супакойваюць, лечьце бяссонніцу і нават нармалізуюць апетыт. Але нічога большага ад водаратэрапіі чакаць не варта, кажуць брытанскія медыкі. Між тым, многія традыцыя на алей і пахны свечкі, лічачы іх лепшым сродкам, чым ліцэнзаваныя таблеткі.

Сёмае месца заваявала **рэфлексатэрапія — метадыка, згодна з якой кожная сістэма і орган нашага цела маюць сваю «зону» на ступнях і далонях.** Стымуляцыя (масіраванне, уколы) гэтай зоны тэрапэтычна можа актывізаваць і нават лячыць адпаведны ўчастак чалавечага арганізма.

Адзляленні рэфлексатэрапіі або штатныя рэфлексолагі сапраўды працуюць у некаторых буйных клініках Расіі і Еўропы, аднак толькі як дапаможныя (!) падраздзяленні, гэта значыць успрымаць метадыку, як сапраўднае лячэнне, афіцыйная медыцына не раіць. Некаторым людзям рэфлексатэрапія дапамагае палегчыць болю або іншыя сімптомы захворвання, але не варта спадзявацца на тое, што масаж далоняў дапаможа пазабывацца ад самой прычыны немачы.

Яшчэ адно спрэчнае «лякарства» — інекцыйны вітамін В₁₂ — займае восьмы радок рэйтынгу. Паколькі гэты вітамін уздзейнічае ў клеткавым дзяленні, мяркуюць, што яго высокія дозы стымуюць абнаўленне ўсіх сістэм арганізма, заповольваюць працэс старэння і прадужваюць захворвання, звязаныя з разбурэннем тканак. Аднак ніякіх афіцыйных доказаў гэтаму няма — хоць недахоп вітаміну ў арганізме, безумоўна, можа мець маларыяемны наступствы. У любым выпадку, вітамін можна атрымаць з натуральных крыніц — мяса, пачынаючы, сэрца, малака і марапрадуктаў.

Дзевяты паціцую адхалпілі ўсе віды ёгі. Гэты від усходняй гімнастыкі сёння прадстаўляюць як паначэю, і ў СМІ можна знайсці позы ёгі, якія «ратуюць» літаральна ад усяго — ад стрэсу, ад цалюцкіх, ад цыроў і нават ад пахмелля. Можна, жо так і ёсць, але прапаганда ёгі пераходзіць усе межы разузнага: раз-пораз можна прачытаць прызнанні той жа Мадонны аб тым, што яна займаецца па 3—4 гадзіны на дзень, а гэта для звычайнага працувача чалавека — яўны перабор. У сярэдзіне гэтага года даследаванне групы брытанскіх вучоных паказала, што многія аматары фітнесу знясілавуюць сябе непатрэбнымі трэнеркамі, прытрымліваючыся парад зорных куміраў: хоць насамрэч паўгадзіны ўмераных заняткаў спортам у дзень цалкам дастаткова, каб падтрымліваць сябе ў форме.

І, нарэшце, апошняе месца дасталася **усялякім санаторыям, якія прапануюць комплекснае СПА-абслугоўванне, лячэнне чыстым паветрам і правільным харчаваннем.** Падвох большасці такіх кліентў заключаюцца ў тым, што за невялікія грошы кіруючы сапраўды атрымлівае і СПА, і здаровы стол — толькі воль вышчэцца за тыдзень-два такім чынам не атрымаецца. Вяртаючыся дадому з пустымі кішчэнкамі, задаволены наведвальнікі лічаць сябе цалкам здаровымі, але гарадская экалогія і звычайны, хатні рацыён харчавання робяць сваю справу: арганізм вяртаецца «на кругі свае» і ўсё «аздраўленне» застаецца толькі ў выглядзе расхаднага рахунку. Безумоўна, любая зорка можа дазволіць сабе падобныя паездкі хоць кожныя выхадныя, але воль звычайна рабаціць застаюцца з носам.

СКАНВОРД + СУДОКУ

Склаў Яўген ЛЯХАЎ.

Месцы для публікі ў тэатры

Прывід, цыямны вобраз

Шэры конь з рознымі плямамі

Жылы пакоі ў гэціцы

Плоская узвышчына раўніна

Горад на паўначы Сахаліна

Тонкая скура для абутку

Кыр'гызская адзі-тэр. з'явіўся ў вясцы

Усавышні-ніндзямі

Правая на працягу

Асаблівы зуб у дзіка

Сталіца Перу

Валіка раў Сібіры

Сферычная прастора

Красавік з 1830 г., горад да 1961 г.

Рака на захадзе Беларусі

Масавая с'г машына

Прыправа з трапічнай расліны

Горад-дублер сталіцы Галандыі

Частка тэсту з чырвонай радка

Народ абяржэн Новай Зеландыі

Стыль у мастацтве XVIII—XIX ст.ст.

Калочная акулёвая рыбка

Паўднёвая яшчарка

Мелкаводны марскі заліў

Група навадоў у Заходняй Афрыцы

Кф «Пав 420», «Браздэра» (індзейскі зольсёр)

Газ — асноўная саставная паветра

Кампазітар, член «Магутнай кулкі»

Падстава для справы, выпадак

Вельмі значнае узвышша

Астравы ў Аравійскім моры

Горад-порт у вусці ракі Луара

Гатунак каменнага вугалю

Месцы для глядачоў на стадыёне

		2	3	9			6
8		6		7	1	9	
				6			
5		4					2 3
				2			
7	2					1	4
		3	9	1		5	8
9			4	2	3		

СУДОКУ. У квадраце 9×9 клетак размешчаны лічбы ад 1 да 9 уключна такім чынам, каб у кожным радку, кожным слупку, у блоках 3×3 клеткі, абмежаваных тлустай лініяй, кожная лічба сустракалася толькі адзін раз, без паўтараў.

ЗВЯЗДА БЕЛАРУСКАЯ ГАЗЕТА

ЗАСНАВАЛЬНІКІ: Савет Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Палата прадаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь

РЕГІСТРАЦЫОННАЕ ПАСВЕДЧАННЕ НУМАР 2 АД 17 ЛЮТАГА 2009 ГОДА.

Галоўны рэдактар У. НАРКЕВІЧ. РЕДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГІЯ: І. БАРАНОЎСКІ, С. ГРЫБ, У. ЗДАНОВІЧ (намеснік галоўнага рэдактара), Л. КАРПЕНКА, Л. ЛАХМАНЕНКА, С. ПРОТАС (намеснік галоўнага рэдактара), С. РАСОЛЬКА, Л. РЫЖАНКОВА (першы намеснік галоўнага рэдактара), Л. СВДРЫЦКАЯ, А. СЛАНЕЎСКІ (намеснік галоўнага рэдактара), В. ЦЕЛЯШУК, Л. ЦІМОШЫЦКА, І. ШУЧЫНКА.

НАШ АДРАС: 220013 г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкая, 10-а.

ТЭЛЕФОНЫ: прыёмны — 287 19 19 (гл.факс); аддзельны — 287 18 64, падлікі і распаўсюджвання — 287 18 36, 287 18 51, юрыдычнага — 287 19 68, сакратарыята — 292 05 82, аддзельны за выпуск дадаткаў: «Чырвоная змена» — 292 44 12; «Мясцовае самакіраванне» — 292 21 03, уласных карэспандантаў: у Брэсце: 20 37 98, Віцебску: 43 23 74, Гродне: 43 25 29, Гомелі: 40 91 92, Баранавічах: 47 71 94, Магілёве: 32 74 31; бухгалтэрыі: 292 22 03.

http://www.zviazda.by; e-mail: info@zviazda.minsk.by

ПРЫЁМ тэлефакс: 287 17 79, РЭКЛАМЫ тэлефакс: 287 71 93, e-mail: reklama@zviazda.minsk.by

СЁННЯ Месяц Першая квадра 24 лістапада. Месяц у сузор'і Рыбы.

Сонца	Усход	Захад	Даўжыня дзя
Мінск	7.55	15.58	8.03
Віцебск	7.51	15.41	7.50
Магілёў	7.45	15.47	8.02
Гомель	7.34	15.51	8.17
Гродна	8.09	16.14	8.05
Брэст	8.02	16.22	8.20

Імяніны
Пр. Аляксандра, Барыса, Івана. К. Кацяррыны, Марыі, Клеменса, Яўхіма.



НАДВОР'Е на зяітра

Геамагнітныя ўзрушэнні

21 гадз. 00 гадз. 03 гадз. 06 гадз. 09 гадз. 12 гадз. 15 гадз. 18 гадз. 21 гадз.

ВІЦЕБСК 740мм р.л.с. +4...+6°C

МІНСК 736мм р.л.с. +2...+4°C

МАГІЛЁЎ 740мм р.л.с. +4...+6°C

ГРОДНА 740мм р.л.с. +6...+8°C

БРЭСТ 740мм р.л.с. +6...+8°C

ГОМЕЛЬ 740мм р.л.с. +2...+4°C

Абавязчэнні: — німа прыкметных геамагнітных узрушэнняў — невялікія геамагнітныя узрушэнні — слабая геамагнітная бура

...у суседзіях

ВАРШАВА	7...+8°C	КІЕЎ	7...+8°C	РЫГА	7...+8°C
ВІЛЬНЮС	+5...+7°C	МАСКВА	+3...+5°C	С.-ПЕТАРБУРГ	+1...+5°C

25 лістапада

1714 год — нарадзіўся (г. Навагрудак) Тамаш Жаброўскі, беларускі архітэктар, матэматык. Прадаўнік стылю барока. Вывучаў філасофію ў Віленскай езуіцкай акадэміі, матэматыку, фізіку, астраномію ў Вене і Празе. Выкладаў у Віленскай езуіцкай акадэміі і Палацкім калегіуму. Сярод асноўных збудаванняў езуіцкіх касцёл у Бабыружы, касцёл святых Ігната і калегіум у Віліні і інш. Праектаваў палата Англіскага ў в. Ручыца на Вілейшчыне.

1810 год — нарадзіўся Мікалай Іванавіч Пірагоў, славетны расійскі хірург і анатам, педагог, грамадскі дзеяч, заснавальнік ваенна-палявой хірургіі.